

OS  
P.13

УСЕ НА ВЫБАРЫ  
ЎВЯРХОЎНЫ СОВЕТ  
СССР !



РАБОТНІЦА і СЯЛЯНКА № 2

люты  
1950 г.

# Вядзі, правадыр!

У тэмпе марша

**Хор**

Ф.п.

1. Ад сёл калгасных да ста-

лицы, праз рэні, горы і лясы, нібы з празрыстае крыніцы У Крэмль нясуцца галасы:

Ты зорка на шат надзея, ты сонца яснага прамень, з табой жыццё ў нас маладзе,

1.2. Ты нас, як бацька, грэаш ласнай, даеш нам сілы ў барацьбе, і песні новыя, і казкі Складаюць людзі пра цябе:

2. Ты зорка наша і надзея, ты сонца яснага прамень, з табой жыццё ў нас маладзе, і мы мацнеем кожны дзень!

Слова К. ПУРОУСКАГА

Ад сёл калгасных да стаіцы,  
Праз рэні, горы і лясы,  
Нібы з празрыстае крыніцы  
У Крэмль нясуцца галасы:

Ты зорка наша і надзея,  
Ты сонца яснага прамень,  
З табой жыццё ў нас маладзее,  
І мы мацнеем кожны дзень!

Ты нас, як бацька, грэаш ласнай,  
Даеш нам сілы ў барацьбе,  
І песні новыя, і казкі  
Складаюць людзі пра цябе:

Муз. Гр. ПУКСТА

Ты зорка наша і надзея,  
Ты сонца яснага прамень,  
З табой жыццё ў нас маладзее,  
І мы мацнеем кожны дзень!

У працы рупнай, у паходах  
Мы за табой ідзем заўжды,—  
Вядзі-ж совецкія народы  
Да комунізма, Правадыр!..

Ты зорка наша і надзея,  
Ты сонца яснага прамень,  
З табой жыццё ў нас маладзее,  
І мы мацнеем кожны дзень!

# РАБОТНІЦА І СЯЛЯНКА

ГОД ВЫДАННЯ ДВАЦАТЬ ШОСТЫ

Пролетары ўсіх краін, единайцеся!

ВЫДАННЕ

ЦК КП(б)Б

2

Люты 1950

## МАГУТНАЕ АДЗІНСТВА СОВЕЦКАГА НАРОДА

**В** ЯЛКАЙ дружнай сям'ёй у абстаноўцы ўсё нарастаючага палітычнага і вытворчага ўзьдыму ізле совецкі народ да выбараў у Вярхоўны Совет СССР. У гэтыя радасныя дні з асаблівай сілай праяўляеща згуртаванасць нашага народа вакол комуністычнай партыі і роднага таварыша Сталіна, які вядзе нашу Радзіму да комунізма.

З выключным патхненнем сустрэў совецкі народ Зварот Цэнтральнага Камітэта Усесаюзнай Комуністычнай партыі (большэвікоў) да ўсіх выбаршчыкаў. У гэтым дакументе велізарнай палітычнай важнасці падведзены вынікі выдатных перамог совецкага народа, дасягнутых пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі і вялікага Сталіна.

У гэтую выбарчу кампанію, як і ў мінулыя, партыя выступае ў адзінм блоку, у цесным саюзе з беспартыйнымі рабочымі, сялянамі, інтэлігенцыяй. Комуністычнай партыі карыстаецца бязмежным давер'ем і любоўю совецкага народа, бо ўся дзейнасць партыі з'яўляецца прыкладам беззаветнага служэння народу. Партыя большэвікоў і яе геніяльныя правадыры В. І. Ленін і І. В. Сталін прывялі народы нашай краіны да сусветна-гістарычнай перамогі Вялікай Кастрычніцкай соцыялістычнай рэвалюцыі. У першыя гады совецкай улады партыя забяспечыла разгром шматлікіх зневініх ворагаў і ўнутранай контррэвалюцыі. Пад кіраўніцтвам партыі совецкі народ пабудаваў соцыялістычнае грамадства, наша краіна ператварылася ў магутную індустрыяльна-калагасную дзяржаву. Пад геніяльным вадзіцельствам таварыша Сталіна і мудрым кіраўніцтвам комуністычнай партыі совецкі народ адстаяў вялікія ззвеёвы соцыялізма ў гады Айчыннай вайны і выратаваў народы ўсяго свету ад пагрозы фашысцкага заняволенія.

Пад кіраўніцтвам партыі і вадзіцельствам таварыша Сталіна народная гаспадарка нашай краіны ў пасляваенныя гады няўхільна ідзе наперад. Валавая прадукцыя ўсёй прамысловасці СССР у 1949 годзе перавысіла ўзровень даваеннай вытворчасці на 41 процент. Валавы ўраджай збожжа дасягнуў 7,6 мільярда пудоў, перавысіўши ўзровень даваеннага, 1940 года.

Комуністычнай партыі і совецкі ўрад пастомна клапоцяцца аб добрабыце народа. У выніку няўхільна прадводзімай палітыкі зняжэння цэн на харчовыя і прамысловыя тавары павышаецца пакупная здольнасць совецкага рубля, расце рэальнай заработка платы рабочых і служачых, павышаючы прыбылкі сялян.

За пасляваенны перыяд велізарныя поспехі дасягнуты ў галіне навукі і тэхнікі, асьветы, культуры.

Адной з крыніц магутнасці нашай Радзімы з'яўляецца сталінская дружба народаў Совецкага Саюза. З кожным днём яна расце і машчее. Нябачанага палітычнага, гаспадарчага і культурнага росквіту пад кіраўніцтвам партыі дабіўся беларускі народ. Совецкая Беларусь пры брацкай дапамозе ўсяго совецкага народа і ў першую чаргу вялікага рускага народа паспяхова ўзнімае сваю

народную гаспадарку, зруйнаваную ў часе вайны. Рыхтуючыся да выбараў у Вярхоўны Совет СССР, беларускі народ ад усяго сэрца дзякуе партыю і вялікага Сталіна за шчаслівае, радаснае жыццё.

12 сакавіка 1950 года совецкі народ пашле ў Вярхоўны Совет СССР сваіх лепшых сыноў і дачок, бязмежна адданых партыі Леніна — Сталіна.

Першымі сваімі кандыдатамі у Вярхоўны Совет СССР увесь совецкі народ адзінадушна называе вялікага і мудрага таварыша Сталіна. Сталін — гэта сцяг пашырэйшых перамог. Сталін — шчасце і надзея свету. І хто-ні выступае на перадвыбарчых сходах — стары кадравы рабочы ці работніца, маладая калгасніца ці вядомы вучоны — усе са шчырай любоўю і пранікненнем гавораць аб родным і мудрым Сталіне.

Кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Совета СССР з вялікім адзінадушшам вылучаны верныя саратнікі і вучні таварыша Сталіна: В. М. Молатаў, Г. М. Маленков, Л. П. Беряя, Е. Е. Варашылаў, А. І. Мікаян, Л. М. Кагановіч, А. А. Андрэёў, П. С. Хрущоў, Н. А. Булганин, А. Н. Касыгін, Н. М. Швернік, М. А. Суслаў, П. К. Панамарэнка, М. Ф. Шкіратаў. Усе жыццё сваё аддаюць яны вялікай справе служэння народу.

Вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Совета СССР — яркае сведчанне совецкага демакратызма. Совецкі народ вылучае кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Совета СССР, разам з кіраўнікамі партыі і ўрада, стаханаўцаў фабрык, заводаў, калгасных падэў, вучоных, настаўнікаў, пісьменнікаў, артыстаў.

Кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Совета СССР толькі па нашай рэспубліцы вылучана 15 жанчын. Хіба гэта не яркае сведчанне сапраўднага роўнапраўя, аў якім мараць мільёны працоўных жанчын капіталістычных краін?

Вялікай радасцю для беларускага народа з'яўляецца тое, што верны саратнік вялікага Сталіна К. Е. Варашылаў даў згоду балатыравацца ў Вярхоўны Совет СССР па Мінскай гарадской выбарчай акрузе і сакратар ЦК ВКП(б) П. К. Панамарэнка — па Мінскай сельскай выбарчай акрузе.

Усе ярчэй і ярчэй разгараючыя агні соцыялістычнага спаборніцтва за дастойную сустрэчу выбараў у Вярхоўны Совет СССР. Работніцы, сялянкі, жанчыны інтэлігентнай працы ідуць у першых радах усенароднага спаборніцтва. Разам з усім совецкім народам рыхтуючыя яны, як да вялікага свята, да знамінальнага дня выбараў.

\*Пад кіраўніцтвам вялікай комуністычнай партыі і роднага таварыша Сталіна совецкі народ даб'еца новага ўзьдыму народнай гаспадаркі і культуры краіны, якім больш умацуе сталінскую дружбу народаў СССР, будзе і надалей нястомна змагацца за мір ва ўсім свеце.

Няхай жыве блок комуністаў і беспартыйных на прадстаячых выбараў у Вярхоўны Совет СССР!

Усе на выбары!

3

# Яе выхавала партыя

**В**ОЛЬГА Бертэль — майстра адзелачнага цэха — на заводзе не аказалася.

— Сёня яна будзе працаўць у начнай змене, — паведамілі ў канторы.

— А ці далёка жыве Вольга Андрэйна?

— Амаль побач з заводам. Вось паверненце за вугал, адтуль рукой падаць да вуліцы Бертэля.

Нас зацікавіла супадзенне прозвішчай.

— А вы хіба не чулі аб гэтым? — здзівіліся служачыя і коратка расказаць такую гісторыю.

Восень 1939 года. Ад Гродна адыходзяць рэшткі нагалаву разбітага белапольскага войска. Разгневаныя ганебным крахам панскай Польшчы, уцалеўшыя пілсудчыкі хоць чым-небудзь стараюцца адномесціц народу за яго сімпаты і падтрымку Советскай Арміі.

У цёмную вераснёўскую ноч на паўднёвай ускрайніне горада затрымаўся невядомік атрад белапаліакаў, значна патрапаных пад Беластокам. На адной з вуліц п'яныя салдаты па загаду сваіх незадачлівых афіцэраў акружылі стары домік. У пакой, дзе

мірна спала сям'я, паляцелі гранаты. Абстрагаўшы дом, бандыты ў афіцэрскай форме прыцягнулі банку з бензінам, аблілі сцены і падпалилі.

Ледзь толькі бандыты пакінулі месца крывавай расправы, да доміка з усіх бакоў кінуліся жыхары. З-пад абломкаў страхі выцягнулі аблепленую, страмішую прытомнасць жанчыну і нейкім чудам уцалелае трохгадовае дзіця.

Вырваную з абыдымкаў смерці Вольгу Андрэйну Бертэль цяжка было пазнаць. Агонь знявечыў ёй твар, аблілі валасы, рукі, усё цела. Жыхары не змаглі выратаваць астатніх членуў сям'і. У полымі захыва згарэлі муж Вольгі Андрэйны — Аляксандр Сцяпанавіч Бертэль і восьмігадовая дачка Марыя.

Так белапольскія акупанты расправіліся з сям'ёй стойкага барацьбіта за шчасце працоўных, які адкрыта выказваў свае сімпаты да Советскай Арміі. З таго часу вуліцы прысвоена імя Бертэля.

І вось мы вышлі на гэту вуліцу. Нідзе не відаць нават малейшых сладоў разбурэння. Абапал стаяць зусім новыя домікі. Каля аднаго з дзволі прыгожых катэджоў спыняемся. Стайць ён на месцы згарэўшай старой хаткі Вольгі Андрэйны.


У пярэдний нас ветліва сустракае гаспадыня. У яе кватэры з чатырох



V. A. Бертэль.

Полымя ў момант ахапіла будынак. Гэтую страшную карціну тайком назіралі суседзі. Крыкі і стогны асуджаных на лютую смерць разрывалі ім душу. Не ў сілах дапамагчы, яны з гневам спіскалі кулакі, пасылаючы катам пракляцце.

## ФАКТЫ І ЛІЧБЫ



## ПРАМЫСЛОВАСЦЬ

План першых трох год пасляваеннай пяцігодкі пра-  
мысловасць Беларускай ССР выканала на 109,9 про-  
цента. У мінулым годзе выпушчана прадукцыя на 31  
процент больш, чым у 1948 годзе.

Прамысловасць Советскай Беларусі ўзбагацілася но-  
вымі галінамі. У нашай рэспубліцы па плану пасля-  
ваеннай сталінскай пяцігодкі паспяхова будуюцца  
аўтамабільны і трактарны заводы.

ЛАКАМАБІЛІ выпускае Магілеўскі лакамабільны за-  
вод. У параўнанні з 1947 годам вытворчасць лакама-  
біляў узрасла ў некалькі разоў.

ДОМАБУДАУНІЧЫ КАМБІНАТ у Віцебску дae краіне  
дамы шчытавой і каркаснай канструкцыі. За два  
спошнякі гады камбінат выпусціў многія сотні дамоў,  
якія паступаюць ва ўсе гарады Советскага Союза.

МІНСКАЕ СУКНО І ДРАП выпускае Мінскі тонка-  
суконны камбінат — першынец пасляваеннай пяцігодкі.

ДЫВАНЫ, ДАРОЖКІ, ПЛЮШ, якія выпускае Віцеб-  
скі дыванова-плюшавы камбінат, набылі ўжо вядомасць  
сярод пакупнікоў Масквы, Ленінграда, Далёкага Усходу.  
А гэты камбінат — новабудоўля пасляваеннай пяці-  
годкі.

пакояў чыста і ўтульна. Жыве Вольга Андрэёна з маці і двумя дзецьмі.

Завязалася гутарка.

— Нарадзілася я недалёка ад Гродна, — расказвае Вольга Андрэёна. — Зямлі ў бацькі амаль не было. З малых год мне прышлося батрачыць у кулакоў і асаднікаў. Замужам жыцце не на многа падешылася. Муж працаў не больш двухтрох дзён у тыдзень. Здаравася, што яго надоўга звольнялі з работы за ўзел у забастоўках, за адкрыты пратест супроты эксплаататарам. Тады мы зусім галадалі.

У памятныя вераснёўскія дні белапалікі па-зверску расправіліся з мужам. У першыя дні думала, што не перанясу гора. Потым узяла сябе ў руکі, бо жыцце перамянілася — народ пачаў сам кіраваць дзяржавай.

Пайшла на завод — і нібы крылле ў мяне адрасло, сілы прыбавілася. Радасна было глядзець, як людзі працуяць, не пакладаючы рук. Стала і я не адстаць. Хутка настолькі асвоілася з незнаймай вытворчасцю, што стала значна перакрываць зменныя заданні. Далі мне кватэру, дапамаглі мэблі, вонраткай. Зусім ужо наладзілася жыцце, як раптам — вайна.

З малымі дзецьмі эвакуіраванца не здолела. Прышлося па вёсках скрываша ад немцаў. Каб не памерці з голаду, нанялася да кулакоў.

Як толькі Советская Армія адкінула гітлераўцаў, я адразу з'явілася на завод. Інтерэсы Радзімы патрабавалі, каб завод бесперабойна выпускаў прадукцыю. І мы рабілі ўсё мяне. Нехапала рабочых, абсталявання, хімікатаў. Бывала, суткамі не выходзіш з цеха, ледзь на нагах стаіш, а норму выконваеш. Работы я не баялася, і мяне ставілі на самыя адказныя участкі, даручалі розныя працаёмкія работы. Не было механізмаў, даводзілася ўручную заліваць барабаны хімікатамі, перацягваць скуры.

За апошнія гады непазнавальна змяніўся завод. Замест прымітыўнай трансмісіі працуе звыш 40 электраторматораў, барабан-тігант, некалькі барабанаў для храміравання поўфабрыкату, устаноўлены новыя машыны, механізавана падача хімікатаў. Нязмерна падешылася якасць прадукцыі, павысілася культура вытворчасці. Выпуск валавой прадукцыі ў параўнанні з 1945 годам павялічыўся амаль у 6 раз.

Змяніліся і людзі. Узяць хоць-бы

мяне. Пры польскіх панах я не магла і марыць аб роўнапраўі з мужчынай. Советская-ж улада навучыла мяне грамаце, зрабіла камандзірам вытворчасці. Я актыўна ўдзельнічаю ў кіраванні дзяржавай. Советская ўлада цесна звязана з народам. У 1947 годзе працоўныя Гродна выбрали мяне дэпутатам Вярхоўнага Совета БССР. Дэпутатамі мясцовых Советаў на нашым заводзе выбраны Марыя Астроўская, Соф'я Хапук, Алімпія Шаман і многія іншыя.

У простых і цёплых словах Вольгі Андрэёны адчуваецца, што завод стаў для яе родным, неаддзельным ад жыцця.

Вольга Андрэёна многа часу ўдзяляе павышэнню свайго ідэйна-тэарэтичнага ўзроўню. У мінулым годзе яна ўступіла ў рады большэвіцкай партыі і паспяхова скончыла міжабласныя 9-месячныя партыйныя курсы. Зараз яна наведвае гурток па вывучэнню кароткага курса гісторыі ВКП(б).

Вольгу Андрэёну Бертэль працоўныя Гродна адзінадушна вылучылі сваім кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Совета СССР па Гродзенскай выбарчай акрузе.

### 3. КАНСТАНЦІНАЎ.

#### ФАКТЫ і ЛІЧБЫ



Кецельны ўчастак вязальнага цеха віцебскай трыкатажнай фабрыкі «КІМ» атрымаў званне ўчастка выдатнай якасці.

На здымку: брыгадзір кецельнага ўчастка Аліна Фаміна.

Фото В. Лупейкі (Фотахроніка ВЕЛТА)

**ЦАГЕЛЬНЫЯ ЗАВОДЫ** ў Гродне і Віцебску асвоілі ў мінулым годзе выпуск новых будаўнічых матэрыялаў: пустацелых керамічных блокаў і блокаў міжплаўховых перакрыццяў. Выпушчана звыш 10 мільёнаў блокаў.

**ТОРФ** — асноўная паліўная бесса рэспублікі. За гады пасляваеннай пяцігодкі здабыча торфу на прадпрыемствах мясцовай паліўной прамысловасці вырасла ў 2,5 раза.

**КАНСЕРВАВАЯ ГАЛІНА** харчовай прамысловасці створана зановг ў рэспубліцы. У мінулым годзе ў эксплаатацыю здана 9 заводаў па перапрацоўцы пло́даягадных і гародных культур. Асвойваецца 40 відаў кансервавай прадукцыі.

**НОВЫЯ ЭЛЕКТРАСТАНЦІІ** пабудаваны ў 10 гаратах Беларусі: Баранавічах, Маладзечне, Асіповічах, Жлобіне і інш. Вытворчасць электразнергіі ў 1950 г. ў выніку паспяховага выканання пасляваеннай стаўлінскай пяцігодкі ўзрасце ў чатыры разы ў параўнанні з 1946 годам.

**ЦУКРОВЫ ЗАВОД** у Снідэлі будзе пабудаваны ў гэтых годзе. Беларусь будзе мець сваю цукровую працьмысловасць.

# КАЛГАСНЫ ВАЖАК

**В**ЕЧАР. Паўліна Сняжко за-  
паліла карасінавую лампу.

Уважлівым позіркам доўга  
глядзела на бледнае дрыготкае свя-  
ло. Потым адшукала патрэбныя раз-  
лікі і начала ўглядцаца ў лічбы.

— Так. Знадворнага проваду, —  
гаварыла яна сабе, — трэба пяцьсот  
кілограмаў. Разетак, патронаў, элек-  
трычных лампачак — таксама ня-  
мала.

Вёска ўсур'ёз загаварыла аб элек-  
трычнасці. Праўда, яшчэ месяц  
назад, калі Паўліна ўпершыню вы-  
казала думку, што ў калгасе хутка  
будзе электрасвяло, гэтаму не ад-  
разу паверылі. Але, калі началася  
нарыхтоўка слупоў, усім стала  
ясна, што Паўліна ніколікі не збіра-  
лася жартаваць.

Яна папрасіла інжынера з сусед-  
няга ільянскага соўгаса скласці раз-  
лікі на электраабсталяванне. І вось  
цяпер яны ляжаць на стале.

— Пакуль што, — растлумачыла  
нам Паўліна, — энергію мы возьмем  
у соўгасе. А летам сваю электра-  
станцыю набудуем. Цяпер нам гэта  
пад сілу.

На дварэ была адліга. Падаў снег.  
Іраз вокны прабівалася цымнае  
свяло карасінавых ламп. Паўліна  
ішла па заснежанай вуліцы і ўяўля-

ла, як у дзень выбараў — 12 сака-  
віка — яе родная вёска Стайкі ўпер-  
шыню асветліцца яркай электрыкай.

«Гэта будзе вялікае свята, — раз-

— Проспех забяспечан поўны, —  
сустрэў яе арцельны жывёлавод  
Вікенці Козел. — Закантрактавана 30  
пялят.

Нядоўна калгаснікі аблеркавалі  
ліст перадавых жывёлаводаў сель-  
гасарцелі «Перамога» Радашковіцкага  
района, якія абавязаліся за кошт  
аднаўлення пагалоўя на фермах і  
кантрактаты жывёлы ў калгаснікаў  
выкананы сёлета сталінскі трохгадовы  
план развіцця грамадской жывёла-  
gadoўлі. Стайкаўская хлебаробы гора-  
ча падтрымалі каштоўны пачын і ця-  
пер адказвалі справай.

Гутарка калгасных актыўістаў бы-  
ла ажыўленай і дзелавой. Усе кла-  
паціліся толькі аб tym, каб як най-  
лепш сустрэць вясну і вырасціць  
высокі ўраджай. Доўга не клаліся  
спаць хлебаробы. А калі загарэўся  
новы дзень, кожны стаяў ужо на  
свайм рабочым месцы.

Ранішнюю цішыню ў калгасе, як  
зайсёды, парушае каваль Нікалай  
Бохан са сваім памочнікам Юльянам  
Суднікам. Над вёскай нясуща глухія  
ўдары молата. Ставячы да сцяны  
бароны «зіг-заг», Бохан і сам дзівіцца,  
што за такі кароткі час адраман-  
таваў іх 33 штуки. Ужо гатовы куль-  
тыватары, акунікі, першая партыя  
плугоў.



П. В. Сняжко.

важала яна. — У такую знамянальную дату ва ўсіх дамах калгаснікаў успыхне лампачка Ільіча».

З гэтымі хвалючымі думкамі Паўліна ўвайшла ў кантору праў-  
лення.

## ФАКТЫ і ЛІЧБЫ



## СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА

**ПАСЕЎНЫЯ ПЛОШЧЫ** расшыраюцца год ад года.  
Расце механизация сельскай гаспадаркі. У 1949 годзе  
аб'ём трактарных работ павялічыўся на 19 процентаў  
супроць 1948 года.

**25 ТЫСЯЧ НОВЫХ ЖЫВЁЛАГОДУЧЫХ ФЕРМ**  
створана ў 1949 годзе ў калгасах і соўгасах рэспуб-  
лікі. Паспяхова выполніца трохгадовы план развіцця  
жывёлагадоўлі. За апошнія чатыры гады колькасць  
жывёлагадуучых ферм у рэспубліцы вырасла амаль  
удвая.

**УРАДЖАЙНАСЦЬ** збожжавых культур няухільна па-  
вышаецца. У перадавых калгасах рэспублікі яна ўзрас-  
ла на 20—25 процентаў у параўнанні з 1946 годам,  
ураджайнасць бульбы — на 50 процентаў.

**ЗВАННЕ ГЕРОЯ СОЦЫЯЛСТЫЧНОЙ ПРАЦЫ** за вы-  
рошчванне высокіх ураджаяў і развіццё грамадской  
жывёлагадоўлі прысвоена 23 перадавікам сельскай гас-  
падаркі Беларусі, з іх — 13 жанчынам.

**4.700 НОВЫХ КАЛГАСАЎ** створана ў заходніх аблас-  
цях Беларусі, замест 700 к канцу 1948 г. Сяляне  
цверда становяцца на шлях калектывізацыі.

Ля калгаснага свірна не змаўкае трывер. Паўліна Вікенцьеўна насенню аддае асаблівую ўвагу. Арцельны кладаўшчык Пётр Вярэйка, пасышаўшы на далонь буйнае зерне пшаніцы, гаворыць:

— Стопроцэнтная гарантывіа, Вікенцьеўна. Наша насенне вытрымае любую праверку.

— З аналізам як? — асведамляецца Сняжко.

— Узоры ўсіх культур адпраўлены ў кантрольна-насенную лабараторию.

Звязно, якім летасць кіравала Паўліна, атрымала па 120 пудоў жытыя на кожным з 13 гектараў. Добры ўраджай даўся наяўлік. Успамінаючы напружаныя дні барацьбы за збожжа, Паўліна Вікенцьеўна расказвае:

— Сабрала я сваё звязно і думаю: за які ўраджай нам змагацца? Пастанавілі — не менш як за 20 цэнтнераў з гектара. З угнаеннем, асабліва мінеральным, у калгасе было тугавата. Села я тады на поезд ды ў Мінск. Да самага міністра, думаю, дайду, а без угнаення не прыеду. І дайшла. Міністр зразумеў маю просьбу і адразу-ж дапамог калгасу. Мы прыцягнулі ўсю агратэхніку для вырошчвання высокага ўраджаю. Гэта і забясьпечыла поспех. А цяпер паставілі задачу — на ўсім калгасным полі вырасціць 120-пудовы ўраджай.

У калгасе шырокая вывучаеща вонкіт перадавога звязна.

Калгас закупіў 18 тон суперфасфату, аміачнай селітры. На калгасныя палі ўже вывезена 200 тон торфу, 400 тон гною. Больш 500 тон гною вывезуць калгаснікі са сваіх хлявоў.

Калгасны актыў дапамагае старшыні ў кіраўніцтве гаспадаркай. Паўліна сур'ёзна ўзялася за вучобу і перш за ёсё за аўладанне перадавой совецкай агратэхнікай. Яе прыкладу следуюць многія хлебаробы.

З радасным хваляваннем Паўліна гаворыць:

— Няма большага шчасця, як жыць у нашай роднай совецкай краіне, вучыцца працы ў таварыша Сталіна.

Вялікі і складаны жыццёвы шлях прайшла Паўліна Сняжко. Нарадзілася ў 1909 годзе ў беднай сялянскай сям'і. З 9 год працавала ў памешчыкаў і кулакоў за 40 грошаў у дзень. Калі ў 1936 годзе памёр муж, не было нават сродкаў на пахаванне.

У вераснёўскія дні 1939 года над Ільянскай узышло сонца вызвалення. Тады Паўліна сказала свайму маладетніку сыну:

— Цяпер, Антоська, мы з табой не сіроты. У нас ёсьць родны бацька таварыш Сталін.

11 мая 1940 года ў Стайках быў створан калгас. Паляводчае звязно, якое ўзначаліла Сняжко, ужо на першым годзе дабілася вялікага поспеху. Паўліна Вікенцьеўна пабывала на Усесаюзной сельскагаспадарчай выстаўцы.

Фашыстыківарвары перашкодзілі будаўніцтву новага жыцця. Паўліна ідзе ў партызаны і са зброяй у руках прыме актыўны ўдзел у знішчэнні нямецкіх захопнікаў.

З першага-ж дня вызвалення з-пад фашысткага ярма поўнымі грудзьмі ўздыхнулі стайкаўцы.

— Будзем жыць кожны сам па сабе ці калектывам? — спытала тады Паўліна аднасяльчан.

Арцель аб'яднала 132 гаспадаркі. Уся вёска стала калгаснай. У кожны дом прышло культурнае і заможнае жыццё.

Нядоўна ў Стайках на агульным сходзе па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты Вярховнага Совета СССР хлебаробы ў адзін голас заяўлі:

— Паўліна Вікенцьеўна будзе дастойным дэпутатам.

Яе добра ведаюць і за межамі Ільянскага раёна. Сваім кандыдатам у дэпутаты вылучылі яе і рабочыя вагоннага дэпо Маладзечанскага чыгуначнага вузла, і калгаснікі сельгасарцелі імя Сталіна Маладзечанскага раёна, і механизатары Радашковіцкай МТС, і сяляне вёскі Каловічы Вілейскага раёна.

У адказ на высокое давер'е выбарчыкаў Паўліна Вікенцьеўна Сняжко гаворыць:

— Усе свае сілы аддам для даследавання росквіту нашай вялікай маці-Радзімы.

В. ЛЯУКОУ.

Калгас імя Варашылава,  
Ільянскага раёна.


## НАРОДНАЯ АДУКАЦЫЯ

У мінулым годзе на народную адукацию ў БССР было адпушчана 1.570.799 тысяч рублёў. Працуе 11.788 школ, Паўсюды ажыццяўляецца абавязковое сямігадовае навучанне. На ўтриманне школ асігнавана 784.299 тысяч рублёў — на 14,8 процента больш, чым у 1948 г.

У нашай рэспубліцы налічваецца 28 вышэйших і 110 сярэдніх навучальных установ. Сярод іх — Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт імя В. І. Леніна, політэхнічны інстытут імя Сталіна, Беларуская сельскагаспадарчая акадэмія ў Горках, педагогічныя, медыцынскія і іншыя інстытуты. У іх навучеца звыш 50 тыс. чалавек. Вялікую творчую работу праводзіць Акадэмія навук БССР. У яе складзе — 13 навукова-даследчых інстытутаў.

Каля 50 тысяч юнакоў і дзяўчат без адрыву ад вытворчасці наведваюць вячэрнія агульнаадукатыўныя школы. У рэспубліцы створана 800 школ рабочай і сельскай моладзі.

## ФАКТЫ І ЛІЧБЫ



# Сябра і дарадца сялян

**Т**АЦЯНА Міронцава нарадзілася на Гомельшчыне, у вёсцы Чорная Вірня. Вясной сорак восьмага года скончыла Гомельскас педагогічна вучылішча. Маладую настаўніцу накіравалі на работу ў Брестскую вобласць.

— Далёка вельмі,—гаварыла маці.—Пакланаць, Танюша, каб пакінулі цябе ў нашым Жлобінскім раёне. Настаўнікі і тут патрэбны... А там цяжка табе прыдзецца... Я чула, што і калгасаў у тых краях малааднаасобна сяляне жывуць, па-старынцы. А ты ў калгасе вырасла, калгасны лад дарогу да наўку табе адкрыў.

— А вось я і стану дапамагаць сялянам яднацца ў калгасы,—адказала Тацяна.—Ціжкасці мяне не палохаюць: я-ж комсамолка!

Моцна білася сэрца маладой настаўніцы, калі яна ўпершыню ў сваім жыцці пераступіла парог класа. Было гэта першага верасня 1948 года—здаеща, зусім нядайна!

Тацяна Іванаўна за гэты час пасябравала з дзецьмі, горача палюбліз свою справу. Трэба бачыць, з якой жывейшай цікавасцю слухаюць дзеці яе захапляючыя расказы аб нашай цудоўнай Радзіме, аб совец-

кай Беларусі, аб магутным старажытным Крэмлі, дзе на шчасце і радасць працоўным жыве і працуе вялікі Сталін!

Але работа непасрэдна ў школе, у сваім класе—гэта толькі адзін бок дзеянасці настаўніцы-актывісткі. Тацяна Іванаўна—агітатор, праваднік палітыкі большэвіцкай партыі і савецкай дзяржавы па сяле. Яна стала сапрэдным сябрам, дарадцай і арганізатарам сялян.

Большэвіцкая агітацыя—складае майстэрства. Яно патрабуе ад чалавека многа ўпартасці, працы, натхнення. Каб даходліва і ярка даклідаць да сэрцаў слухачоў сэнс падзеі, мабілізаваць людзей на вырашэнне чарговых задач, трэба, перш за ўсё, многа і ўпарты вучыцца самому, авалідаваць марксістка-ленінскай тэорыяй, штодзённа павышаць свой кругалянд.

І Тацяна Іванаўна напружана вучыцца. Вучыцца з кніг, вучыцца ў жыцці.

Чарнаўчыцы — звычайна сяло, якіх у заходніх абласцях сотні. Калі яна прыехала сюды, на тэрыторыі Чарнаўчыцкага сельсовета Брестскага раёна не было яшчэ ні аднаго калгаса. Зараз сяляне двух вё-

саў аб'ядналіся ў арцелі, каб сумесна будаваць новае жыццё. Ва ўсіх астатніх вёсках сельсовета створаны ініцыятыўныя группы па арганізацыі калгасаў. У гэтых—заслуга сельскіх комуністаў і ў тым ліку агітатора-комсамолкі Тацяны Міронцавай.

І вось зараз, калі па ўсёй нашай неабсяжнай краіне ідзе дзейная падрыхтоўка да выбараў у Вярхоўны Совет СССР, агітатор Міронцава вядзе гутаркі аб вялікіх пераменах, якія за гады совецкай улады адбыліся ў палескім сяле Чарнаўчыцах.

— Давайце, таварыши, пройдземся ўздоўж вуліц нашага сяла,—пачынае гутарку Тацяна Іванаўна. — Зусім нядайна яго «ўпрыгожвалі» царква ды касцёл. А цяпер з'явіліся новыя установы. Назавем іх папарандку...

— Сельсовет! — сказаў малады калгаснік Церплюўскі.

— Паштовое аддзяленне. Магазін сельпо...—пачуліся галасы.

— Новая бальніца!

— Аптэка...


— Бібліятэка.

— Дом культуры.

— Школа!

Падняўся сілавусы здаровы мужчына і важка, пераканаўча сказаў:

## ФАКТЫ І ЛІЧБЫ



## КУЛЬТУРА

Расцвітае нацыянальная па форме і соцыялістычна па зместу культура Совецкай Беларусі. У нашай рэспубліцы — 7 тэатраў, 275 гарадскіх і раённых кінотэатраў, 887 сельскіх кіноўстановак.

Хутка сталіца рэспублікі Мінск атрымае новы кінотэатр «Перамога» на 600 месц.

У рэспубліцы шырокая пастаўленна музычнае адукцыя. У Мінску працуе Дзяржаўная кансерваторыя, якая мае 6 факультэтаў. У кансерваторыі навучаецца каля 200 студэнтаў.

У Мінску, Магілёве, Гомелі, Віцебску і Брэсце адкрыты музычныя вучылішчы, у 11 гарадах рэспублікі — музычныя школы. Філіялы Мінскай музычнай школы ёсць на аўтамабільным і трактарным заводах і ў калгасе «Чырвоны гароднік». Музычную адукцыю атрымлівае звыш 2,5 тысячы чалавек.

У нашай рэспубліцы выдаецца 9 грамадска-палітычных і літаратурных часопісаў, 10 рэспубліканскіх, 11 абласных і 174 раённыя і гарадскія газеты. Тыраж газет і часопісаў перавышае мільён экзэмпляраў.

За пасляваенныя гады ў Беларусі выдана больш 28 мільёнаў экзэмпляраў кніг.

— А самае галоўнае, таварыши,—гэта калгас!

— Правільна, таварыш Бяляўскі,—працягвала гутарку Міронцаў.—А зараз я папрашу расказаць, як жылося сялянам у гады панскай Польшчы. Вы аб гэтым лепш ведаецце, у кожнага тыя гады ў памяці.

— А што там успамінаць,—адмахнуўся Бяляўскі.—Не жыцё было—сущэльнае гора!

І людзі ўспамінаюць...

Памешчык разам з ксяндзом і націзкім чыноўнікам тварылі над сялянамі сут і расправу. Паны і асаднікі захапілі ўсе лепшыя землі, усе лугі і лясы. Народ быў прыдушаны соцывильным, нацыянальным і палітычным прыгнётам.

Успамінаюць сяляне аб тым, што не было тады ні больніц, ні школ, не выдавалася ніводнай газеты на роднай мове.

Успамінаюць і параўноўваюць праклятае мігулае са щаслівым і радасным жыццём на вызваленай замлі.

Агітатар умела накіроўвае гутарку, прыводзіць яркія лічбы і факты. Падводзячы вынікі, Тацяна Іванаўна



30 комсамольцаў-агітатаў віцебскай фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі» праводзяць вялікую агітацыйную-масавую работу к дню выбараў у Вярховны Совет СССР.

На здымку: агітатар Лідзія Аляксееўа ў інтэрнаце для работніц фабрыкі чытае «Палажэнне аб выбарах».

Фото В. Марцыонка.  
(Фотахроніка БЕЛТА).

гаворыць аб жывалворчай сіле савецкага патрыятызма, аб маральна-палітычным адзінстве савецкага грамадства, падкрэслівае вялікую ролю натхніцеля і організатора ўсіх нашых перамог—большэвіцкай партыі, яе геніяльных правадыроў В. I. Леніна і I. V. Сталіна.

Поўныя пачуцця ўдзячнасці больш

шэвіцкай партыі і вялікому Сталіну—лешшаму другу працоўных заходніх абласцей Беларусі, маладыя калгаснікі адзінадушна ражаюць азnamенаваць падрыхтоўку да выбараў новымі перамогамі ў будаўніцтве заможнага і культурнага жыцця.

П. ЧАРНЫХ.

## КЛОПАТЫ АБ МАЦІ І ДЗЕЦЯХ

За гады з 1944 па 1949 дзяржава выплаціла многодзетным маці звыш 748 мільёнаў рублёў дапамогі.

У рэспубліцы 1109 многадзетных маці ўдастоены пачеснага звання «Маці героя».

280 дзіцячых ясляў і 237 жаночых і дзіцячых кансультаций дапамагаюць жанчынам-мэці выхоўваць малышоў. Толькі ў сяле створана за апошнія гады 116 дзіцячых ясляў.

Колькасць коек у дзіцячых больніцах павялічылася за гады пасляваеннай пяцігодкі ў гарадах і сёлах да 1.892.

За летні перыяд 1949 года адпачыла ў санаторыях, піонерлагерах, на дзіцячых пляцоўках і дачах 121.743 дзяцей, або на 17.146 больш, чым у 1948 годзе.

**АДПАЧЫНАК ПРАЦОЎНЫХ.** За чатыры пасляваенныя гады толькі па лініі профсаюзаў каля 90 тысяч рабочых і службачых прадпрыемстваў і юстаноў Беларусі правялі свой водпуск у санаторыях і дамах адпачынку.

Больш 678 мільёнаў рублёў адпушчана ў мінулым годзе на ахову народнага здароўя.

## ФАКТЫ І ЛІЧБЫ



# СОВЕЦКАЯ ДЭМАКРАТЫЯ І РОЎНАПРАЎЕ ЖАНЧЫН У СССР

**С**ЛОВА «дэмакратыя» ўзникла ў Грэцыі яшчэ да нашай эры з двух слоў: «дэмас» — народ і «кратэс» — сіла, улада. У перакладзе на нашу мову яно азначае народапраўе, народаладзе, панаванне народа. Нярэдка ўжываецца слова «дэмакратыя» ва ўсіх буржуазных краінах, хоць там і німа народнай улады.

Прыкрываючыся пышнымі фразамі аб свабодзе і роўнасці, пануючыя класы розных буржуазных краін стараюцца шляхам ашуканства яшчэ мацней эксплатаціі працоўных масы. Фармальна абвяшчаючы свабоду слова, свабоду друку, сходаў і да т. п., буржуазія стварае ілюзію ўсеагульной дэмакратыі. Працоўныя не маюць магчымасці ажыццяўіць усе гэтыя «свабоды», паколькі яны пазбаўлены матэрыяльных сродкаў. Каб праводзіць сходы, патрэбны памяшканні, каб выпускаць газеты, неабходны друкарні. А на ўсё гэта ў рабочых сродкаў німа. Капіталіст і памешчык маюць гроши, а разам з імі і палітычную вагу. Працоўныя ж маюць права толькі на продаж сваёй рабочай сілы, каб не памерці з голаду.

Аб якой асабістай свабодзе, аб якой «свабодзе» слова, аб якім «роўнапраўі» можа ісці гутарка ў буржуазных краінах, калі там пануе бязлітасная эксплатація, пазбаўленне працоўных палітычных і эканамічных правоў?

Для прыкладу возьмем Злучаныя Штаты Амерыкі — краіну хвалёной «дэмакратыі». Тут дэмакратыя існуе толькі для багатых, для невялічкай кучкі мільярдераў. У руках аднаго процента насельніцтва знаходзіцца амаль 60 процентаў усяго нацыянальнага багацця краіны, а мільёны працоўных пяцінаў ярмо эксплатацый, галечы і голаду. Паводле афіцыяльных даных, колькасць бесправных і занятых на працы няпоўны тыдзень ужо зараз складае ў ЗША звыш 14 мільёнаў чалавек.

Усім памятны нядайні судовы працэс над кіраўнікамі комуністычнай партыі ЗША. Гэта была жорсткая расправа над лепшымі людзьмі Амерыкі, якія нястомна змагаюцца за ін-

тарэсы і шчасце амерыканскага народа. Усім добра вядомы бесчалавечныя здзекі і тэрор, якія практыкуюцца ў ЗША ў дачыненні да неграў. З кожным годам расце колькасць выпадкаў зверскай расправы з негрыянскім насельніцтвам пры дапамозе «суда Лінча».

Вось што расказвае Эсланда Робсан — жонка прагрэсіўнага грамадскага дзеяча і славутага спевака Поля Робсанага:

«Што такое матчына, жаноче шчасце ў нас, у Амерыцы, вы зразумееце, калі я вам раскажу аб сабе. На канцэрты майго мужа прагрэсіўныя людзі Амерыкі вымушаны праўбірацца ў начнай цемры са зброяй у руках. Хіба магу быць шчаслівай я, жонка і маці, калі мой муж і мой сын ідуць на канцэрт, як на бой? Адзін з шчаслівейшых дзён у жыцці маці — гэта той дзень, калі яна перадае свайго дарослага сына ў рукі другой кахаючай жанчыны — дзень вяселля сына. Я раскажу вам пра гэты «шчаслівы» дзень. Мой сын жанёўся на белай. Натоўп людзей, не, не людзей — звераў! — акружыў царкву, у якой адбывалася вяселле. Гэты натоўп рагатаў, выкryкvaў усякія брыдоты, рабіў усякія агіднасці. Калі маладожоны выйшлі з царквы, ім прыйшлося сілай праўбірацца праз гэты натоўп, які здзекваўся над імі. Як вы думаеце, што перанесла маці ў гэты «шчаслівы» дзень?

Я пакутую за мужа і сына, але я ведаю, што іх лёс неаддзельны ад лёсу майго народа, а лёс народа не пашыруна звязаны з барацьбой за дэмакратыю, супроты фашызму, супроты нацыяналізму варожасці, супроты вайны!»

У Злучаных Штатах Амерыкі абавешчана ўсеагульнае выбарчае права. Аднак з дапамогай розных агаворак і аблежаванняў яно зводзіцца на нішто, застаючыся для працоўных пустой фразай, нязбы́тнаю марай.

«Калі прыгледзеца бліжэй да механізма капіталістычнай дэмакратыі, — пісаў Ленін, — то мы ўбачым усёды... аблежаванні ды аблежаванні дэмакратызма. Гэтыя аблежаванні, скасаванні, выключэнні, перашкоды для бедных здаюцца дробнымі,.. але ў суме ўзятыя гэтыя

аблежаванні выключаюць, выштурхваюць беднату з палітыкі, з актыўнага ўзделу ў дэмакратыі».

Якія-ж аблежаванні ўводзяць капіталісты ЗША, каб выштурхнуць беднату з палітыкі? У некаторых штатах існуе цэнз аседласці. Гэта значыць, што прымаць удзел у выбарах можа толькі той, хто праўжыў на адным месцы не менш года. Такім чынам бяднейшыя слі насељніцтва, сезонныя рабочыя, беспрацоўныя, якім прыходзіцца часта мяняць месца жыцтва, фактчычна пазбаўлены выбарчых правоў. У 18 штатах да выбараў не дапускаюцца людзі, якія не ведаюць англійскай мовы. Ва многіх штатах выбарчага права пазбаўляеца той, хто не заплаціў спецыяльнага выбарчага падатку. У 29 штатах у спісы выбаршчыкаў не ўключаюцца салдаты і матросы. Ад ўзделу ў выбарах усемагчымымі способамі адхіляеца негрыянскае насельніцтва. Такім чынам амаль палова насельніцтва, дасягнувшага выбарчага ўзросту, не можа ўзельнічаць у выбарах. Так шляхам ашуканства і фальсіфікацыі ў парламенты «выбираюцца» прадстаўнікі маёмыніх класаў.

Падобныя парадкі існуюць і пры выбарах у англійскі парламент, які складаецца з двух палат. Палата лордаў не выбіраеца народам, а назначаецца каралём. Туды ўваходзяць прынцы, герцагі, маркізы, графы, бароны, віканты, епіскапы і іншыя прадстаўнікі капитала і замельнай арыстакратыі. Шматмільёнае насельніцтва англійскіх калоній і дамініёнаў пазбаўлена права ўзделу ў выбарах. За кожнага вылучанага кандыдата ўносіцца залог у суме 150 фунтаў стэрлінгаў. Гэты залог працідае, калі кандыдат не набярэ на выбарах мінімуму галасоў. Зусім ясна, што ўнясенне залогу садзейнічае выбарнію капиталісту.

Такім чынам мы бачым, што буржуазная дэмакратыя ёсць хлусня і ашуканства.

Совецкая дэмакратыя прадстаўляе поўную процілегласць дэмакратыі буржуазнай. Яна з'яўляеца дэмакратыя для ўсяго народа. Прынцыповая асаблівасць совецкага дэмакратызма заключаецца ў тым, што ён не абліжаюцца ашуканствам правоў, а пераносіць цэнтр ціжару на іх га-

ранты. Усенародны дэмакратызм у СССР стаў магчымым таму, што зямля, яе нетры, воды, лясы, фабрикі і заводы, усе віды транспарту, комунальныя прадпрыемствы і асноўны жыллёвы фонд сталі ўсенародным здабыткам.

Совецкая соцывязьная дэмакратыя з'яўляецца поўнай, нічым не абмежаванай. Яна дзеянічае для ўсяго народа, для ўсіх працоўных, незалежна ад іх расавай і нацыянальнай прыналежнасці, мае мацнага стану, адукацыйнага цэнзу, полу, аселясці, соцывязьнага падходжания, рэлігійных перакананняў і т. д.

Выбары ў нашай краіне праводзяцца на аснове самай дэмакратычнай у свеце Сталінскай Канстытуцыі. Выбарчым правам карыстаючыя ў нас усе грамадзяне, якія дасягнулы 18-гадовага ўзросту.

У нашай краіне свята ажыццяўляючыя права, прадастаўленыя Сталінскай Канстытуцыяй.

Жанчыне ў СССР прадастаўлена права прымаць удзел нароўні з мужчынай ва ўсіх галінах гаспадарчага, дзяржаўнага, культурнага і грамадска-палітычнага жыцця.

У Вярхоўны Совет СССР выбрана 277 жанчын, што перавышае колькасць жанчын, выбранных ва ўсе разам узятыя парламенты свету. У Вярхоўныя Советы саюзных і аўтаномных рэспублік выбрана 1738 і ў мясцовыя Советы — каля поўмільёна жанчын.

Зусім іншы малюнак наглядаеща ў краінах капітала. Амерыканскія жанчыны, якія ў 1920 годзе атрымалі выбарчае права, застаюцца і дагэтуль фактывна бясправнымі. Іх заробітная плата за аднолькавую працу складае толькі 60 процентаў мужчынскай. Яны не маюць права свабоднага выбарау прафесій, ім зачынены доступ ва многія навучальныя ўстановы, на выбарчыя пасады. У амерыканскім сенате толькі адна жанчына, а ў палаце прадстаўнікоў усяго 8 жанчын. Жанчыны Ірана пазбаўлены выбарчых правоў нароўні з вар'ятамі.

У нашай краіне з першых-жа дзён існавання совецкай улады былі адме-



Комсамолкі-агітатары пасёлка Октябрь (Бабруйская вобласць) Марыя Равенская, Вера Малаковіч і Вера Жулега рыхтуюцца да чарговай гутаркі з выбаршчыкамі.

Фото І. Шышко.

нены ўсе законы, якія ставілі жанчыну ў пяроўнае, прыніжанае становішча ў грамадстве і быту. Жанчына працуе ў нас нароўні з мужчынай ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі і атрымлівае аднолькавую заработную плату.

У выніку велізарных клопатай партыі і ўрада створаны ўсе ўмовы для актыўнага ўдзелу жанчын у грамадска-палітычным жыцці нашай краіны. Совецкая дзяржава дапамагае жанчыне ў доглядзе за дзецьмі: арганізуе дзіцячыя яслі, сады і пляцоўкі, прадастаўляе жанчыне працяглія водзінкі па цяжарнасці з захаваннем заработной платы.

Жанчыны з вялікім поспехам працујуць у розных галінах народнай гаспадаркі. Ужо ў 1940 годзе жанчыны складалі 40 процентаў усіх рабочых і службачых. У нас не дзіў сустрэць жанчыну міністра, упраўлячага трэстам, дырэктара, паравознага машыніста, трактарыста, старшыню калгаса, актыўнага грамадскага дзеяча. Даволі сказаць, што жанчыны складаюць амаль палавіну спецыялістаў Совецкага Саюза.

«Соцывязізм, — гаварыў Ленін, — ...упершыню стварае магчымасць... уцягнуць сапраўды большасць працоўных на арэну такой работы, дзе яны могуць праявіць сябе, разгарнуць свае здольнасці, выявіць таленты, якіх у народзе — непачатая крыніца і якія капіталізм мяў, давіў, душыў тысячамі і мільёнамі».

У дарэволюцыйнай Беларусі цяжка было сустрэць пісьменную работніцу або сялянку, а зараз у нас

бесць інжынеры, урачы, юрысты, агрономы, дактары і кандыдаты науки, лаурэаты Сталінскай прэміі. Героі Соцывязізмістичнай Працы. Каля 60 тысяч жанчын занята ў сістэме народнай асветы, з іх — 44,5 тысячи настаўніц.

Ва ўмовах совецкай улады выраслі выдатныя наставары вытворчасці і сельскай гаспадаркі. Радавыя работніцы і сялянкі сумленинай і самаадданай працай заслужылі ўсеагульную пашану, іх працоўныя подзвігі сталі вядомыя далёка за межамі Беларусі.

Бязмежна ўдзячныя партыі, совецкай уладзе і вялікаму Сталіну жанчыны Беларусі безз遐ўнна працујуць на шчасце сваёй Радзімы, на ўмацаванне яе сіл і магутнасці, на палепшэнне добрыбути свайго народа.

З вялікім працоўным і палітычным уздымам совецкі народ рыхтуюцца да выбараў у Вярхоўны Совет СССР.


За чатыры гады, што праішлі з часу мінулых выбараў, наша краіна дабілася вялікіх поспехаў.

У 1949 годзе валавая працдукцыя нашай прамысловасці на 41 процент перавысіла ўровень даваеннага, 1940 года. Сельская гаспадарка вырашила збожжавую проблему. У 1949 годзе валавы ўраджай збожжа дасягнуў 7,6 мільярда пудоў. На аснове магутнага ўз踽му прамысловасці і сельскай гаспадаркі паляпшаецца добрыбыт народа.

Рыхтуючыся да выбараў у Вярхоўны Совет СССР, совецкі народ новым вытворчым уздымам дэмансіруе сваю бязмежную любоў да партыі большэвікоў, совецкай улады, роднага Сталіна.

12 сакавіка совецкія людзі ададуць свае галасы за кандыдатаў блока комуністаў і беспартыйных, шашлюць у Вярхоўны Совет сваіх лепіх сыноў і дачок, якія верай і праўдай будуть служыць свайму народу.

Пад кіраўніцтвам партыі большэвікоў, пад вадзіцельствам вялікага Сталіна совецкі народ смела і ўпэўнена ідзе да вяршын чалавечага шчасця — да комунізма.



Татяна Зданевіч — брыгадзір брэсцкага «Атэлье мод» — к 15 кастрычніку 1949 г. выканала сваё пяцігадове заданне і зараз дзе прадукцыю звыш плана. Яе брыгада ўзяла на сябе абавязальства датэрмінова выкананці квартальнага плану ў чэсць выбараў у Вярхоўны Совет СССР.

Фото В. Германа.  
(Фотахроніка БЕЛТА).

**II** АМЯТАЮ, вібы гэта было ўчора, восень 1944 года. Тады я з дзеўшчыні вярнулася з эвакуацыі. Цяжкое відовішча прадстаўляў родны Бабруйск: цалыя вуліцы мёртвых камяніц глядзелі чорнымі праваламі вокаў, адштурхваў брудны волер будынкаў — рэшткі немецкай маскіроўкі, роднае прад-



Бабруйская кандытарская фабрыка «Чырвоны харчавік». Работніцы карамельнага цеха М. Платоненка і З. Курловіч, стаўшы на стаханаўскую вахту ў чэсць выбараў у Вярхоўны Совет СССР, штодня выконваюць норму на 125 процентаў пры выдатнай якасці прадукцыі. Фото І. Шышко.

## НАШ НЯСТРЫМНЫ РОСТ

прыемства — мэблевая фабрыка імя Халтурына — была амаль дацэнту разбурана.

Раніцай сабралася выходзіць з дома. Малодшая дачка Мая спытала: «Ты куды, мама?» — «Вядома, на фабрыку». Дацэнт не трэба было глумачыць, на якую фабрыку.

З таго часу грэблена шмат. Абдудаваны вуліцы горада, на поўную магутнасць працу юні прымесловыя прадпрыемствы, наша фабрыка не толькі адноўлена, але і значна расширана. Для паспаховай працы рабочых створаны ўсе ўмовы. Больш 300 мэблёўшчыкі жыве недалёка ад фабрыкі ў новым пасёлку. Моладзь — у чистых утulных пакоях інтэрнатаў, сямейныя — у выгодных кватэрах.

У вольны час прыемна наведаць ленінскі куток, узяць книжку ў бібліятэцы. Маладыя вабіць блакітная роўняць катка, залігати на спартыўнай плошчы. Габотніцы-маці заходзяць у яслі і сад, што недалёка ад фабрыкі. Яны бяскошча ўзячыць за чулы догляд, здаровы выгляд, бадзёрую жыццерадаснасць дзетак. Фабрыка трymае шэфства над садам і яслямі, робіць для іх мэблі, пакоі.


Фабрыка імя Халтурына — перадавое прадпрыемства Бабруйскай вобласці. У цехах — складаныя механізмы. З кожным годам паглыбляеца механізацыя працы пашыраеца асартымент.

Шырокая разгорнута соцыялістычнае спаборніцтва паміж цехамі, брыгадамі, асобнымі рабочымі. Няспынна расце прадукцыйнасць працы. Узяць хоць-бы наш аддзелачны цех, дзе я працу юністрам змены. Гады два-тры таму назад я не магла-б яшчэ сказаць, што

мая змена стопроцэнтна спраўляеца з планам. А сёня мы не толькі спраўляемся, але і перавыконваем план. Такія работніцы, як М. Ціцішына, Е. Алтынская, Х. Гецава, працу юні на фабрыцы з 1930—32 гадоў, дасканала авалодалі падліроўкай і даюць не менш 200 процентаў плана. За імі цягнецца моладзь. Зусім нядавна прыбылі на фабрыку Д. Калтунова, Б. Бенціянава, М. Свердлова, М. Глекер. Напэўненымі былі першыя крокі. Але дзяўчата бачылі, як сардечна спаткала іх змена, як кожная спрэктываваная работніца хадзела ўзяць іх пад сваю апеку, паказаць, наўучыць. Комуніст Мініна, стаханаўка Ціцішына ўзяліся за наўчанне маладых. А сёня і Калтунова і Бенціянава і ўсі астатнія моладзь, набыўшы кваліфікацыю ў цеху, сталі стаханаўцамі. Ім даручаецца самая адказная праца — адзелка специэблі. Як майстар, я ўпэўнена, што наш бракаўшчык Г. Русакоў заўсёды з задаволенай усмешкай прыме іх працу: «Першы гатунак. Выдатная якасць!» Даваль прадукцыю толькі першага гатунку — наша галоўная задача.

Калектыву фабрыкі, як пераможцы ва Усесаюзным соціялістычным спаборніцтве за датэрміновае выкананне пятцігодкі, прысуджана другая ўсесаюзная прэмія.

Увага партыі і ўрада натхніла нас на новыя дасягненні. К канцу 1949 года наша фабрыка дала краіне звышпланавай прадукцыі на мільёны рубліў, зэканоміла асноўныя матэрыялаў, сырэвіны, электраэнергію, паліва на 1 мільён 700 тысяч рубліў, атрымала звышпланавыя прыбылкі больш як 2 мільёны рубліў, вы-



Анастасія Салаўёва — стаханаўка Гродзенскай табачнай фабрыкі — працуе машиністкам у набівачным цеху. Замест двух машин абслугувае трох, выконвае план на 116 процентаў пры добрай якасці прадукцыі.

Фото К. Суботкі.  
(Фотахроніка БЕЛТА).

зваліла з абароту 430 тысяч рубліў. На паўтара мільёна рубліў прадукцыя выраблена з адыхадаў.

Лічаныя дні засталіся да дня выбараў у Вярхоўны Совет СССР. Гэты радасны дзень увесь советскі народ сустракае новымі вытворчымі падарункамі. І наша фабрыка, стаўшы на стаханаўскую вахту, сустракае дзень 12 сакавіка датэрміновым выкананнем квартальнага плана.

Р. КУРЫНЕЦ.

Бабруйск.



З вялікім працоўным уздымам ідзе к дню выбараў у Вярхоўны Совет СССР калектыў запалкавай фабрыкі імя 17 верасня (Пінск). На здымку: лепшыя работніцы фабрыкі Л. Сіткевіч, Г. Цірко, О. Назарэнка і М. Дубіна, якія выконваюць свае нормы на 130—140 процентаў.

Фото В. Лупейкі.  
(Фотахроніка БЕЛТА).

### СЛОВА АГІТАТАРА

АНТОН БЯЛЕВІЧ

Плыве яе сардечны сказ,  
Як ручай на полі:  
Бо Сталін з гора вывёў нас  
Да яснай шчаснай долі.

Бо ён за ўесь за белы свет,  
Як бацька шчыры, дбае.  
Пра наш Хатлянскі сельсовет  
Таксама Сталін знае.

І ён уласнаю рукой  
Пісаў закон, вядома,  
Каб шчасце светлаю ракой  
Лілосі ў кожным доме.

І можа сам не быў ён тут,  
Ля ціхай рэчні Шачы,  
Ды толькі наш дуброўскі кут  
Любімы бацька ўбачыў.

І Сталін родны ў той-же час  
Нам асвяціў дарогу:

— у шчасце шлях адзін — калгас,  
У гэтым перамога!..

Бо з нас не зводзіць ён вачэй,  
Цяплынь нам рассыпае.  
А колькі бацька наш начэй  
За нас не дасыпае?

Трамвайні моўкіне перазвон  
Па-над Москвой-ракою,  
Агні не свецияца з вакон,  
І толькі вось праходзіць ён  
Па дывану ў пакой.

Бо ён адзін на цэлы свет,  
Ім гаранацца людзі,  
Таму ён першым у Совет  
І депутатам будзе...

Заціх, замойк сардечны сказ,  
А волескі гучалі,  
Бо родны Сталін паміж нас,  
У сэрцах любы Сталін.

# СЛАВА СОВЕЦКІМ УЗБРОЕНЫМ СІЛАМ!

ТРЫЦЦАЦЬ другую гадавіну існавання совецкіх Узброеных Сіл народы нашай краіны сустрэлі ў абстаноўцы велізарнага палітычнага і працоўнага ўзыму, выкліканага падрыхтоўкай да выбараў у Вярхоўны Совет СССР, у абстаноўцы новых сусветна-гісторычных перамог нашай любімай Радзімы, якая ўпэўнена ідзе па шляху да комунізма.

Ні адна армія ў свеце не карыстаецца такой павагай і любоўю працоўных, не мае такіх вялікіх заслуг перад чалавечтвам, як пабедносная армія нашай соцывалістычнай дзяржавы. Створаная Леніным і Сталіным для абароны заваёў Вялікай Кастрычніцкай соцывалістычнай рэвалюцыі, Совецкая Армія прыйшла вялікі і славны шлях. Уся яе гісторыя з'яўляецца жывым прыкладам масавага героязма і беззаетнага служэння Радзіме.

Ужо ў гады грамадзянскай вайны і замежнай ваеннай інтарвенцыі маладая Совецкая Армія, натхнёная вялікім ідэямі партыі Леніна—Сталіна, паказала ўсяму свету ўзоры высокай воінскай доблесці і баявога майстэрства. Не гледзячы на велізарныя цяжкасці, на недахоп у кадрах, узбраенні, боепрыпасах, прадуктах харчавання, Совецкая Армія нагалаву разгроміла багата аснашчоная армія 14 імперыялістычных дзяржаў і шматлікія войскі белагвардзейскіх генералаў.

У гады мірнага будаўніцтва большэвіцкая партыя і асабіста таварыш Сталін прарабілі велізарную работу па далейшаму ўмацаванню нашых Узброеных Сіл. Былі вырашчаны шматлікія ваенныя кадры, зменена сістэма камплектавання арміі, уведзены ў дзеянне новыя статуты і настаўленні. Армія атрымала новую ваенную тэхніку, першакласнае ўзбраенне, створанае на айчынных заводах рукамі совецкіх рабочых. Магутнасць Совецкай Арміі дала напаму народу магчымасць паспяхова ажыццяўіць першыя сталінскія пяцігодкі, пабудаваць соцывалізм у нашай краіне.

Самым цяжкім выпрабаваннем, якое выпала на долю нашых Узброеных Сіл і ўсяго совецкага народа, з'явілася Вялікая Айчынная вайна. У свеце не было арміі, здольнай устаяць перад магутнасцю раптоўнага ўдару ваенныя машыны гітлераўскай Германіі. Совецкая Армія, из чале з геніяльным правадыром і найвялікшым у гісторыі чалавечтва палкаводцам Сталіным, не толькі ўстаяла, але і нагалаву разгроміла фашысткіх агрэсараў.

У вялікіх бітвах Айчынной вайны наша армія выратавала народы СССР ад гітлераўскага рабства, абараніла перамоги ў нашай краіне соцывалізму, адстаяла чэсць, свабоду і незалежнасць нашай Радзімы. Разгроміўшы галоўныя ўзброенныя сілы сусветнай рэакцыі на Захадзе і Усходзе, Совецкая Армія выратавала народы Еўропы і Азіі ад заняволення іх фашысткімі агрэсарамі, заслужыла сабе любоў і павагу ў працоўных усяго свету.

Наша сусветна-гісторычная перамога над гітлераўскім фашызмам і японскім імперыялізмам з'яўляецца яркім доказам бяспрэчных пераваг совецкага соцывалістычнага ладу перад наскроў прагніўшай сістэмай капіталізма, сведчаннем велізарнай перавагі совецкай ваенныя арганізацыі над ваенныя арганізацыі імперыялістычных дзяржаў, перавагі сталінскай ваенныя наукаў над буржуазнай ваенныя наукаў.

Натхніцелем і арганізаторам усіх перамог совецкага народа і яго арміі над шматлікімі ворагамі нашай Ра-

дзімы з'яўляецца вялікая партыя большэвікоў. Большэвіцкая партыя нястомна ўмацоўвала баявую магутнасць Совецкай Арміі, выхоўваючы яе кадры, як і ўесь совецкі народ, у духу глыбокай адданасці Айчыне, у духу пастаяннай баявой гатоўнасці. У гады вайны комуністычнай партыя пастаянна растлумачвала совецкім воінам сэнс і мэты вайны, умацоўвала іх баявы дух і дысцыпліну, прывівала ім бясстрашна і няравісць да ворага.

Адным з галоўных фактараў нашай перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне з'яўляецца сталінскі палкаводчы геній, мудрае сталінскае кіраўніцтва совецкім народам і совецкім Узброенным Сіламі. Таварыш Сталін рушыў уперад развіццё совецкай ваеннае наукаў, якая ўключае ў сябе, апрача ваеннага майстэрства, улік эканамічных і маральных магчымасцей краіны. Таварыш Сталін падрыхтаваў нашу краіну да абароны, выпрацаваў і ажыццяўіў праграму разгрома ворага, аб'яднаў і накіраваў усе намаганні народа і арміі да дасягнення перамогі.

Вялікую ролю ў разгроме ворагаў адыгралі совецкія жанчыны. Яны не толькі геройчна працавалі ў тылу. Сотні тысяч іх у радах Узброеных Сіл на фронце кавалі перамогу над ворагам. У гады вайны жанчыны мы бачылі за штурвалам баявога самалёта, са снайперскай вінтоўкай уперадзе баявой абароны, ля тэлефоннага апарата на перадавых пазіцыях, з спяжкамі рэгуліроўшчыц руху на франтавых дарогах, у партызанскіх атрадах у якасці разведчыц, сувязістак, падрыўнікоў і радавых байцоў. За баявую заслугу і храбрасць звыш 120 тысяч удзельніц Айчыннай вайны ўзнагароджаны ордэнамі і медалямі. Званія Героя Совецкага Саюза ўдастоена 69 дзяўчат-войнаў.

У памяці ўсяго народа назаўсёды захаваецца светлы вобраз комсамолкі Зоі Касмадзем'янской, якая бясстрашна аддала сваё маладое жыццё за свабоду і незалежнасць Радзімы, імёны славных дочак народа, Герояў Совецкага Саюза Марыі Мельнікайтэ, Лізы Чайкінай, Ульяны Громавай, Любові Шаўцовой, беларускай партызанкі Рымы Шаршиёвой.

У пасляваенныя гады, як указвае Цэнтральны Камітэт ВКП(б) у сваім перадвыбарчым звароце, камандны і радавы склад Совецкай Арміі і Ваенна-Марскага Флота няспынна ўдасканальвае сваю баявую і палітычную падрыхтоўку, авалодвае высокай ваеннае тэхнікай, якую дасягнула Узброеным Сілам соцывалістычнай прамысловасці.

Совецкі народ можа пакласціся на сваю славную армію. Яна надзейна абараняе мірную творчую працу совецкага народа і яго бяспеку. Узброенныя Сілы СССР з'яўляюцца гразой для ўсякага роду агрэсараў і прэтэндэнтаў на сусветнае панаванне. Совецкія салдаты, сержанты і афіцэры ведаюць, што да таго часу, пакуль існуе капиталістычны свет, будзе існаваць і пагроза імперыялістычнага нападу на СССР. Тому совецкія воіны не шкадуюць сіл і працы, каб пад кіраўніцтвам большэвіцкай партыі няўхільна ўмацоўваць сваю армію, садзейнічаць росту магутнасці першай у свеце соцывалістычнай дзяржавы рабочых і сялян.

Падпалкоўнік Я. ФРЫДМАН.



Мал. Н. Гуцієва

Алена ВАСІЛЕВІЧ

## ЛЯСНАЯ БЫЛІНА

АПАВЯДАННЕ

**К**АМУ здараляся сустракань раніцу ў лесе, той, напэўна, згодзіца: цяжка знайсці слова, каб можна было перадаць у іх тую таямнічую ўрачыстасць і радасць, якая разам з абуджэннем прыроды напаўняе ёсю вашу істоту.

Вы трошкі заспалі, і сонца паспела вас апярэдзіць. Хуцен'ка ўсхапіліся, памыліся халоднай вадой і, міжвольна пацепаючы плячымі ад ранішняга халадку, па ледзь прыкметнай сцяжынцы, якіх так многа ў лесе і якія, падобна зморшчынам на твары старога чалавека, кажуць аб яго ўзросце, углыбліячеся ў гушчар. Пэўнай мэты не маецце. Проста, на сэрцы ў вас святочна і радасна, а ў целе такая лёгкасць, што хочацца ісці і ісці. Ах халоднай расы ў момант прамакаючы баравікі, але вы і не заўажаеце...

У адну з таких раніц баравікі ў мяне не збіраліся. На дне майго кошыка ляжала некалькі сыраежак, штука пяць рыжыкаў ды два-три чырвонагалавыя асавікі. Дадому ісці не хацелася: засмяюць племенікі, а яны-ж у мяне такія грыбнікі!

Забыўши на баравікі і падслухоўваючы лясныя шэнты ды гоманы, я раптам начула дзіцячыя галасы...

— Але, карэнъчыкі пакідай... Мамка казала, што ў капусце ад карэнъчыкаў самы смак...

Ясная справа, спречка ішла аб грыбах.

— Глянь, Натка, спарышы! Якія маладзенькі!

Дзяўчынка, чутно было, падышла і, не хаваючы крыўды, з дрыпоткай у голасе вымавіла:

— Шанцуе табе, Паўлік, а мне дык не...

Не вельмі шчаслівы лёс дзяўчынкі-грыбніка напомніў мне ўласную няўдачу, і я вышла з-за галіністай яліны. Каб не спалохаць дзяцей, кашлянула. А калі падышла зусім блізка, іх твары выказвалі ўжо поўную гатоўнасць да сустрэчы з незнаёмкай.

— Ці многа, дзеткі, грыбоў назбіралі?

Абое пачырванелі і сарамяжліва апусцілі вочы.

— Трохі назбіралі,—адказаў хлапчук.

У яго кошыку (і дзе ён толькі пакарчаваў іх?) ужо было поўна рудагаловых і жаўтлявых баравікоў.

Дзяўчынка, якая і трэцій долі таго не мела, яшчэ больш пачырванела; мусіць, саромілася пры чужым чалавеку свайї низдольнасці.

Я пацікаўлася:

— Дзе-ж вы хадзілі, што так многа пакарчавалі?

Не хаваючы сваёй перавагі, Паўлік растлумачыў:

— Трэба ведаць, дзе баравікі любяць расці. А так хоць цэлы дзень хадзі, усёроўна нічога не знайдзеш...

А дзяўчынка дадала:

— Ен кожны дзень прыносяць баравікі. Прыкмячас, дзе растуць, — і ўся краскай залілася.

— Можа-б вы мне паказалі свае грыбныя мясціны?—захацелася мне вынрабаваць галоўным чынам Паўліка.

Пераглянуўшыся з дзяўчынкай, нібы прыкінуўшы, што не нажывеш часам небяспечнага канкурента, Паўлік зусім для мяне нечакана ахвотна згадзіўся:

— Чаму не? Можна,—відаць, а сразу ацаніўшы мae грыбныя здолынасці, не спужаўся ён.

— Калі хочаце, мы вам месца пакажам. Пад курганаам у нас паўпосен'ка баравікоў...

«Курган»—колькі песень, легенд і паданняў звязана з гэтым словам у народзе! Каму насыпаны ён і калі? Быццам адгадаўшы мae думкі, хлопчык растлумачыў:

— Там пахаганы невядомы маёр. Яго немцы забілі...

— І зусім не забілі, ён сам,—запратэставала дзяўчынка.

Было відавочна, што курган хаваў у сабе не праста рамантычную гісторыю чалавека, а нейчую герайчную смерць.

Праз поўгадзіны мы былі ўжо на невялікай палянцы, калі кургана. Уласна кажучы, гэта быў не курган, а хутчэй высокая магіла, абиесеная пафарбаваным у чырвоны колер прыгожым парканам, вакол якога ў жывы вянок шерапляліся белыя і вішневыя вяргіні. Дбала вычасаны з дубовага камля помнік утапаў у малочнай цвеценні рамонак. А ўверсе нязгасна гарэла маленькая чырвоная зорка.

— Гэта ад яго шапкі. Зорку хавала Кацярына Іванаўна,—растлумачылі дзеці,—і як толькі немцаў праўнілі, да помніка прыматаўала. У дзень перамогі ставілі помнік. Тады быў мітынг калі кургана. Папрыходзілі людзі з усіх суседніх калгасаў. А мы на школыным дварэ пасадзілі яму жывы помнік—дубок. Вялікі ўжо, моцны... Праз сто ці дзвесце гадоў—вырасце ў велічэз-

нага дуба. На яго будуць людзі глядзець, успамінаць і расказваць пра нашага маёра... Так, ніколі аб ім не забудуць...

Сардэчныя слова дзяцей глыбока кранулі мяне. І сапраўды. Колькі безыменных герояў жыцце аддало за Радзіму. Светлая памяць аб іх не памеркне вякамі. І мне захацелася знайсці гісторыю чалавека, паходзягага над курганам.

Вось што начула я ад людзей, якія блізка з ім сустракаліся.

\* \* \*

Часці Чырвонай Арміі, у кароткіх баях выматваючы сілы праштуніка, адступалі на ўсход. Задача была: пераразмеркаваць свае сілы, каб нанесці ворагу смяртэльны ўдар.



Знойдзеце сваю брыгаду і перадасце...

Неяк пад восень у вёску Дуброва прышоў невялікі атрад чырвонаармейцаў, які ў адной з атак трапіў у акружэнне, але вырваўся ноччу і вынес свайго цяжка параненага камандзіра — маёра. У яго былі прастрэлены грудзі і паранена левая нога.

На стук у крайнюю цёмную хату (агню тады не запальвалі) вышаў стары. Дрыготкім голасам спытаў: «Хто?» і, пачуўши, ці мо' хутчэй сэрцам адчуўши, родную мову, без слоў упусціў у хату. Аспярожна зачаліўши газоўку, убачыў на шапках чырвоныя зоркі. А ў самога на фронце ваявала троє сыноў. «Мо' і яны дзе шукаюць прытулку ў чужой хаце...» — пранеслася ў думках старога.

— Як-жа гэта вы, сыночкі? Куды ў такую пару?..

— Не час, бацька, расказваць. Ідзем туды, адкуль хутка пакоціца вораг, — растлумачыў за ўсіх цёмнатаўры чырвонаармеец.

— Дай божа... Дай божа...

— А пяпер — бачыце, бацька: камандзір наш паранены. Патрэбна яму дапамога і бяспечнае месца.

— Маш! — адчыніў стары дзвёры ў цёмную бакоўку. Вылезь са сваіх сковаў... Бацца немцаў.

Змучаная страхам і бясконцымі думкамі аб сынах, старая вышла з бакоўкі і моўчкі пакланілася вайскоўцам.

— Хіба збегаю да фельчара, мо' дасць якога лякарства... — звярнулася яна за парадай да гаспадара.

— Ідзі, ды хутчэй толькі.

Пры апошніх словах старога маёр цяжка застагнаў, паварушыў рукою, робячы знак, што хоча падняцца.

— Хлоццы, мне ўжо ўсёроўна... (ён не сказаў

«хутка канец», як думаў), усёроўна трэба пачакаць... А вам трэба ісці... Туды, — слабой рукою махнуў ён на ўсход. — Знойдзеце сваю брыгаду і перадасце... — непаслухмінымі пальцамі маёр паспрабаваў распіліць гімнасцёрку, але сіл не хаваўся.

— Лявончык, — слаба паклікаў ён, і малады бязвусы баць, які быў у яго за сувязнога, здагадаўся: распіліў гузікі і дастаў нешта старана загорнутае ў белае... — Перадай гэта, Сідарук, камандзіру дывізіі, — звярнуўся ён да цёмнатаўрага чырвонаармейца, — скажы, сам маёр не змог...

— Таварыш маёр, без вас мы нікуды не пойдзем, — шчыра прамовіў Лявончык, аддана гледзячы на камандзіра.

— Таварыш маёр, мы дзе-небудзь у лесе перабудзем — лес-жа тут недалёка — пакуль самі не ўстанеце на ногі, — падтрымалі астатнія.

— Не, — цвёрда перабіў маёр. — Мы тут не можам заставацца ўсе... Па-першае, кругом па вёсках немцы, і які-небудзь нягоднік нас усіх можа выдаць. А, па-другое... Вам, браткі, трэба спяшацца. Не забывайце, што ў ваших руках святое святых палка — наш сцяг, наша чэсць. Не будзем марудзіць. Выжыву — значыць, знайду вас і буду з вами. А не — дык... Старэйшим назначаю цябе, Сідарук. Глядзі, брат...

— А пяпер, сябры, развітаемся...

Салдаты па чарзе падыходзілі. Камандзір цалаваў кожнага і слаба пашкодзіў руку. Затрымаў на момант свайго сувязнога, правёў дрыготкай рукою па галаве.

— Дзякую за ўсё, дружа...

Маладая жанчына наклала шыну на ногу, певравязала на грудзях рану, дала нешта вышпіць. Адразу зрабілася цёпла-цёпла, боль знік, і цела, стаўшы адразу неадчувальным, закачалася, паплыло, нібы на лёгкіх хвалях.

Ён прачнуўся на другі дзень у прыщемак. Паспрабаваў павярнуцца — побач нешта зашамацела. Ён працягнуў руку: сена не сена — нешта вельмі падобнае на салому, толькі колеща. Наткнуўся рукой на гладышак і кубак і адчуў страшнную смагу.

Абліаючыся і захлебваючыся, пачаў піць. Густое салодкае малако прыемным холадам разлівалася ўнутры, і ад гэтага хачалася піць яшчэ і яшчэ.

Затым зноў наступіла ці то забыццё, ці то сон. Разбудзіўся ад порсткіх крокав.

— Як вы тут маецца? — над самым вухам зашатаў жаночы голас, і маёр адчуў на сваім твары цёпліе дыханне.

— Дзе я, і хто вы?..

— Вы ў капе канюшыны, а я фельчар. Як чуецца?

— Здаецца, нічога. Калі гэта мяне сюды перавалілі?

— Сёння на досвітку. Нехта данёс немцам, што баць ўчора чырвонаармейцаў у нашай вёсцы, і сёння там такое рабілася...

— Што, забілі каго?! — і ў вачах выраслі згорблены гаспадар і напалоханая да смерці старая.

— Не, абышлося... Добра, што мы з бабкай вас сюды перанеслі, а то ні вас, ні іх не пакінулі-б жывымі. Бабка вам коўдру прыслала, мо' часам холадна будзе. І яду таксама. У мяне пічога няма. Цяпер не працују, — нібы апраўдалася яна.

— А пра маіх хлопцаў нічога не чулі? — яго не-  
шакоіла адно: Ці пасцелі адыйсці? Ці не трапілі ча-  
сам у лапы немцам? Ці данясуць сцяг?

— Не. Яны, напэуна, адышлі. Немцы ў нашых  
месцах ноччу баяцца вылазіць... Партызан баяцца —  
у нас яны сям-там пачынаюць ужо шавяліца, — і ён  
не ўбачыў — адчуў яе радасна-хітратаватую ўсмешку.

Але жанчына больш не загаварыла. Запалішы кі-  
шэнны ліхтарык, пачала аглядатць і перабітоўваць  
раны, стараючыся рабіць гэтага, як можна асцярожнай  
і мякчэй. Заплюшчыўши вочы і моцна сцяўшы зубы,  
маёр ні адзіным стогнам не выказаў сваіх пакутаў.

А жанчына, нешта прыбіраючы, нешта расклад-  
ваючы поруч, спакойна абіцала яму:

— Нічога, вызыдавеце. Я напужалася, думала —  
гангрэна. А цяпер ужо нядоўга... Прыйду заўтра гэтай  
шарой. Спіце... — ужо скрэзъ сон пачуў ён.

Яна прыходзіла кожны вечар і заўжды прыносіла  
што-небудзь ад бабкі.

— Крыўдуе старая на вас: так стараеца, а вы  
не хочаце есці. Пытае: мо' няесмачна?

— Не, усё добрае, усё смачнае. Дзякую ёй. Але-ж  
я не могу столькі паесці.

— А вы старайтесь, а то нядобра крыўдзіць ста-  
рую. Ды і вам самому патрэбна — хутчэй да сваіх  
зможаце падацца.

Яна не казала, а ён не здагадваўся, што людзі амаль  
усім сялом знослі яму ўсё патрэбнае, бо ў кожнага хто-  
небудзь ваяваў на фронце. Людзі разумелі адзін аднаго  
і ўсімі сламі стараліся дапамагчы ў бядзе.

Ішоў час, і маёр сам паўзком рабіў ноччу вылазкі,  
падоўгу глядзеў на Млечны шлях, не мог адараўца  
вачэй ад халодных асенніх зорак.

«Ці дайшлі хлопцы? Ці данеслі палкавы сцяг?» —  
кожны раз з трывогай дапытваўся ён ў сябе, і сэрца  
чамусьці ўпэўнена адказвала: «Дайшлі! Данеслі!»

Тады яму рабілася лягчэй. Не так нылі раны. І ён  
аддаваўся ўспамінам аб доме. Недзе ў далёкай Сібіры  
засталіся бацькі і маладая жонка, з якой і года не  
пражыў. Напэуна ў гэты час сядзіць за калыскай і  
яго ўспамінае. Калыша... Толькі како? Дачку ці сына?

Ціхія крокі — і думкі лятуць ім на сустрач. Лёгкая,  
як цень, Кацярына садзіцца поруч.

— Вам не холадна? Дзед кажушок і валёнкі пры-  
слаў. Трэба берагчыся, — у голасе яе пышчотная  
просьба.

— Яшчэ які тыдзень, і ўжо зусім здаровы будзеце.  
Мы вас такім дзядзькам апранем, што не тое каб  
немцы, а і самі сябе не спазнаеце.

Цяпер яна ўжо не тоіць, што кілометрах у дзесяці  
ад іх вёскі знаходзіцца ў лесе партызанская атрад. Пра-  
сябе ўмоўчвае, але маёр здагадваецца, што ў тыя дні,  
калі замест яе прыходзіць да яго бабка ці хто іншы  
з вяской, яна ходзіць да партызан. Яна ў іх сувяз-  
ная — гэта ясна, толькі гаварыць не хоча, каб ён  
часам не падумаў, што хваліцца.

Час іспі, але Кацярына марудзіць. Яму таксама хо-  
чацца, каб яшчэ хоць крыху затрымалася. Нарэшце,  
яна ўстае.

— Дык да заўтра... Заўтра вечарам вы зможаце  
ужо іспі з дапамогай палкі. Яна не пашкодзіць у вашай  
новай ролі. Да вас прыдзе Косцік і правядзе да парты-  
зан. А там... — яна не дагаварвае.

Нейкі незразумелы радасны адчай напаўняе яму  
трудзі. Заўтра ён будзе ў сваіх! У сваіх! Сярод тава-  
рышоў! Заўтра ён зноў будзе салдатам і камандзірам!

— Чым аддзякаваць вас? Чым — за ўсё тое, што

вы для мяне зрабілі? — не выпускаючы яе халодных  
худых рук і прыпіскаючы іх да таго месца, адкуль  
вось-вось гатова выскачыць сэрца, пытаеца ён.

— Нічым. Хутчэй разбівайце немца — вось і ўся  
падзяка.

\* \* \*



Хутчэй разбівайце немца.

Нечая прадажная душа дасачыла, падслушала. На-  
заўтра ў поўдзень, адлічаючы апошнія гадзіны свайго  
затачэння, маёр рантам пачуў сабачы брэх. Адрывісты,  
кароткі — усё бліжэй і бліжэй. Сэрца абарвалася.  
Няўжо?.. А брэх ужо зусім побач. Вось яна, вострай  
морда нямецкай аўчаркі — ён ужо бачыць яе. І тут-  
же чуе:

— Акружыць! Узяць жыўпом!

— Не, не акружыце! Жывым не возьмееце! Раней  
самі тут ляжаце!..

Чырвоныя руکі эсэсаўца скубуць салому, а зубы  
звера гатовы ўшіца ў цела. Ён хапае аўчарку за гор-  
ла, і сціснуты смяротнай хваткай сабака ледзь чутна  
хрыпіць. Раздаецца кароткі стрэл — і чырвоныя лапы  
эсэсаўца знікаюць у дыме... Стоги, лямант, каманда —  
усё тоне ў трэску рэзкіх, дакладна разлічаных стрэ-  
лаў... Яшчэ адзін... Яшчэ...

Шэсць стрэлаў адзін за адным дасягаюць мэты.  
Шэсць трупаў — гэта ўжо перамога.

— Усёроўна, гады, не возьмееце жывым!

Застаўся апошні патрон. Гэта — сабе.

Ноччу, калі маладзік пакрыўся хмаркай, з лесу ня-  
чутна вышли троє: наперадзе жанчына, следам — муж-  
чыны.

... Калія капы чалавек раскінуў руکі і, нібы пасля  
цяжкай працы, адпачывае, углядзеца ў зорнае неба.


Пад пагрозай смерці насељніцтву забаронена ха-  
ваць маёра.

Партызаны асцярожна паднялі яго і зніклі ў лесе.

\* \* \*

Спяваюць над курганам птушкі. Да самай зімы, аж  
покуль і снег не ляжа, цвітуць бяссмертнікі, паса-  
джаныя клапатлівымі дзяўчочымі рукамі. Ні адзін ча-  
лавек не пройдзе, каб не спыніцца калі кургана.

«Могила неізвестнага майора. Погиб в 1941 год-  
ду», — коратка расказвае надпіс на помніку. А ляс-  
ныя галасы бясконца паўтараюць неўміручую быліну  
аб герайчным жыцці, якое сама пават смерць не здо-  
лела перамагчы.



Кадр з кінофільма «Падзенне Берліна».

## ПАДЗЕННЕ БЕРЛІНА

КІНОТЭАТРАХ краіны дэманструеца каліяровы мастакі фільм «Падзенне Берліна» \*) Гэты фільм выклікае ў кожнага гледача выключнае ўражанне і велізарную радасць за новы поспех совецкай кінематографіі.

Аўтары сцэнарыя — П. Паўленка і М. Чыаурэлі— здолелі праўдзіва раскрыць велич сталінскай стратэгіі ў Вялікай Айчыннай вайне, паказаць вобраз вялікага Сталіна, патрытызм і працу совецкіх людзей, вялікую дружбу народаў СССР.

Дзеянне пачынаецца незадоўга да Вялікай Айчыннай вайны і завяршаецца поўнай перамогай совецкага народа над гітлерускай Германіяй.

...Сонечны летні дзень 1941 года. На экране — шырокія прасторы квітнеючых палёў, мірная праца, радасць жыцця. Совецкая дзеці співаюць песню «Аб ігчасі, аб вясне ў нашай сонечнай краіне».

Галоўныя герой фільма — сталевар-стаханавец Аляксей Ivanou (артыст Б. Андрэев), яго сяброўка, настаўніца Наташа Румянцева (артыстка М. Кавалёва) — сапраўды совецкія энтузіясты, якія твораць вялікія справы, уласцівыя толькі людзям краіны соцыялізма, вырашчаным і выхаваным партыйнай Леніна — Сталіна.

З задушэўнай шчырасцю гаворыць маці (артыстка С. Геацынтава) аб сваім сыне Аляксею: «Дзяржаўнага нараджэння чалавек. Дваццаць пятага кастрычніка па старому стылю 1917 года нарадзіўся». Гэтая матына

характарыстыка цалкам адносіцца да мільёнаў такіх простых людзей, якія Аляксей Ivanou, якія раслі і мужнелі разам са сваёй краінай.

Наватар Аляксей Ivanou удастоен вялікай чэсці — яго выклікаюць у Москву да I. V. Сталіна.

Пышна цвіце сад. У яго зялёным лісці сняваюць птушкі. Сталін (артыст М. Гелавані) любоўна акучвае пасаджанае ім маладое дрэўца. Сюды прыходзіць рабочы Аляксей Ivanou. Проста, па-бацькоўску, запрашае таварыш Сталін гостя паабедаць разам з ім, кіраунікамі партыі і ўрада. У Ivanova знікае бытая нясмеласць. Як з родным бацькам, дзеліцца ён са Сталіним сваімі вытворчымі поспехамі і думкамі аб далейших планах. Брануты ўвагай і клопатамі правадыра, нават расказвае яму аб няўдачах свайго кахання, але, спашчіўшыся, заўважае:

— Вось ужо прарабаче мяне. Можа, я што-небудзь не так сказаў?

— Да не, нічога. Мы людзі свае, мы ўсё адзін другому можам сказаць, — пэнла адказвае Сталін.

Колькі задушэўнага і мудрага выказана ў гэтых слоўах. У іх адчуваецца, што правадыр і народ — адзінае цэлае.

Вярнуўшыся з Москвы дамоў, Ivanou разам з каханай дзяяўчынай Наташай гуляе па стэпе, якія залаціліся даспельм калоссем. Іх радасныя твары апраменены сонцем. Яны гавораць аб ігчасі кахання. Раптам чуеца гул варожых самалётаў, выбухі бомб. Гарадскі пасёлак — у полымя. На поўдні імчанца калоны

фашисткіх матацыклістакаў... Гітлераўская, Германія вераломна напала на нашу Радзіму.

Сталін у Маскве, у сэрыи нашай Радзімы, кіруе венчымі аператырмі, з уласцівай яму геніальнасцю і спакоем рыхтуе разгром нямецка-фашисткай арміі.

У гэтых час у Германіі шаленствуе Гітлер (ролю выконвае арт. Б. Савельев). «Панове, Масква ля ног Германіі». Садыст і кровештца любуецца шасцем гвалтоўна вывезеных у Германію людзей, сярод якіх — Наташа Румянцева. Воля совецкай патрыёткі не зломлена, яна голасна выказвае сваю нянявісьць да ворагаў. Фюрэр пытается ў генерала, ці ўвайшлі ўже нямецкія войскі ў Маскву.

Але замест адказу даносіцца па радыё спакойны і ўпэўнены голас:

— За поўны разгром нямецкіх захопнікаў! Смерть нямецкім акупантам! Няхай жыве наша славная Радзіма, яе свабода і незалежнасць! Пад сцягам Леніна — уперад да перамогі!

Гітлер шалеет: «Што такое? Яго голас». І Герынг адказвае: «Эта Сталін, мой Фюрэр. Там, здаецца, парад на Чырвонай плошчы».

Раз'юшаны Гітлер пасылае на Маскву тысячи самалётаў.

З высокім майстэрствам паказваеца ў фільме паветраны бой, у выніку якога ні адзін фашисткі сцярвятнік не трапіў у Маскву.

Перад гледачом праходзіць карціна фіналу маскоўскай бітвы, якая сведчыць аб бясславным краху гітлераўскіх планаў маланкавай вайны.

Асабліва ярка паказана бітва за Сталінград, у радах абаронцаў якога глядзіць бачыць Аляксей Іванова. За баявыя справы камандуючы 62-й арміяй В. Чуйкоў (артыст Б. Ценін) узнагароджвае былога сталевара ордэнам Чырвонага Сцяга.

Нельга без хвалівания глядзець, калі Аляксей Іваноў, праследуючы ворага, уступае на тэрыторыю свайго завода, ператворанага ў руіны нямецка-фашисткімі захопнікамі. Модны, мужны малады чалавек, які не ведае страху ў баі, падае, плачуць: стражана маші,

німа Наташы. Верныя баявыя сёбры Іванова — украінец Косця Зайчанка (артыст Ю. Імашэнка), узбек Юсупаў (артыст А. Уразаліев), стрымліваючы ярасць, зяяўляючы палоннаму нямецкаму афіцэру, што яны прыдуць у Берлін і там за ўсё разлічацца.

Сталінскія сокалы дапаўняюць дыялаг совецкіх байшоў з нямецкім афіцэрам. Палонны немец вымушана глядзіць уверх... «Ведаеш, куды яны ляціць? На твой Берлін! Мы людзі не пратныя: што вы нам, то і мы вам». Гэтых словы і зараз гучыць, як голас усяго совецкага народа ў адрас цяперашніх падпальшчыкаў вайны, напамінаючы ім аў уроках нядайняга мінулага.

Пераканаўча і наглядна аперыруючы фактамі, фільм выкryвае падвойную ігру англійскіх дышламатаў.

З вялікім напружаннем глядзіцца карціна бітвы на подступах да звярынага логава — Берліна і на яго вуліцах. Сярод штурмуючых рэйхстаг мы бачым знаёмых нам Іванова, Юсупава і Егорава, на долю якіх выпала ажыццяўціць гістарычную місію — узніць сцяг перамогі над рэйхстагам.

Фінал карціны — сустрэча Сталіна на аэрадроме ў Берліне. Пераможцы-воіны і прадстаўнікі вызваленых народаў вітаюць на ўсіх мовах правадыра, вялікага палкаводца ўсіх часоў, які прынёс ім мір, перамогу і свабоду. У натоўпе — Наташа. Вызваленая з рабства, яна сустрэлася з Аляксеем. Усхваляваная Наташа пытается ў Сталіна:

— Можна мне вас пацалаваць, таварыш Сталін? За ўсё, што вы зрабілі для нашага народа, для нас.

Яна падыхае да Сталіна і, як дачка, цалуе яго.

З экрана гучыць слова таварыша Сталіна, звернутыя да ўсяго свету:

— Цяпер гісторыя адкрывае перад народамі, якія любяць свабоду, шырокі шлях. Кожны народ павінен змагацца за мір за ўсім свете...

В. ГЕНІНА.

## НАВУКА І РЭЛІГІЯ АБ ПАХОДЖАННІ ЧАЛАВЕКА

Як, калі і дзе паявіўся першы чалавек на зямлі? Як жылі першыя людзі на зямлі? Вось пытанні, якія даўно цікавілі разум чалавека. Не ўмеючы растлумачыць гэтую таямніцу, людзі выдумлялі розныя казкі, у якіх па-рознаму тлумачылі паяўленне першых людзей. Егіпцяне расказвалі, што бацька багоў Хнуму зрабіў людзей з гліны на сваім ганчарным станку. Індусы лічылі, што першых людзей стварыў бог Брама з розных частак свайго цела: з рота ён стварыў духоўных асоб — брамінаў, з рукі — воінаў, з нагі — купцоў, а з ступні — рабоў. Такім чынам рэлігія адразу раздзяляла людзей на класы і вучыла, што духавенства павінна малицца, воіны — ваяваць, купцы і рамеснікі — гандляваць, а народ — працаўаць і цяриліва зносець пакуты. Яўрэйская біблія і хрысціянская царква вучыць, што першага чалавека — мужчыну Адама — бог выляпіў з гліны, а жанчыну — жонку яго Еву — стварыў з рабра Адама, якое выняў у яго ў часе сну.

У палове мінулага стагоддзя ўдалося сабраць цэлы рад доказаў, што чалавек паявіўся на зямлі не адразу, што не баг яго стварыў. Жыццё на зямлі зарадзілася

многа мільёнаў год пазад. Спачатку паявіліся вельмі простиля арганізмы. Тыя з іх, якія добра прыстасаваліся да навакольных умоў, выжывалі, размнажаліся, а непрыстасаваныя выміралі.

Сама зямля і клімат паступова змяняліся, а разам з імі змянялася і ўсё жывое, утвараліся арганізмы больш складанай будовы.

Прайшлі мільёны год, пакуль у старажытных морах паявіліся жывёлы накшталт нашых рыб. Ад іх пайшлі істоты, якія нагадваюць лягушак, жаб, а ад гэтых — такія, як нашы яшчаркі, кракадзілы, змеі, ад іх пайшлі ітупкі і сысуны, да якіх належыць чалавек.

Чалавек паходзіць ад ніжэйших жывёлін. Некаторыя органы чалавека, зусім бескарысныя, з'яўляюцца толькі рэшткамі органаў яго аддаленых продкаў.

Усе ведаюць хваробу апендыцит (запаленне червепадобнага паразітка сляпой кішкі). Гэты паразітак не патрэбны чалавеку, і ўрачы выразаюць яго. Чаму ж ён існуе ў чалавека? Аказваецца, у ніжэйших жывёлін сляпая кішка і яе паразітак дапамагаюць засвойваць яду. У многіх травяйных (конь, карова) черве-

19

падобны перастак вельмі вялікі. Такім ён быў і ў продкаў чалавека і захаваўся, як перажытак старога.

Якая-ж з жывёлін найбліжэй стаіць да чалавека? Ужо ў старадаўнія часы людзі звярнулі ўвагу на вялікое падабенства чалавека да малпы. Асабліва падобны да чалавека чатыры шароды малпаў, якія жывуць у наш час,—гібон, аранг, гарыла і шымпанзе. Іх назват называючы чалавекападобнымі малпамі. Да пачатку мінулага стагоддзя многія цвёрда верылі, што чалавекападобныя малпы—гэта дзікія лясныя людзі. Усе чалавекападобныя малпы сапраўды маюць вялікое падабенства да чалавека. У іх німа хваста. На пальцах пярэдніх і задніх канечнасцей, як і ў чалавека, ёсьць ногі. Хоць яны перасоўваюцца на чацвярэнках, але могуць хадзіць і на адных задніх канечнасцях. Падобна чалавеку яны маюць 32 зубы. Цяжарнасць у самак прыпягваеца 9 месяцаў. Малпы вельмі клапоцяцца аб сваіх дзіцянятых. Вялікі вучоны Дарвін расказваў, што калі маленькая малпа застаецца сіратой, іншыя дарослыя малпы, самцы і самкі, заўсёды аб ёй клапоцяцца і берагуць. Малпы хвараюць тымі-ж хваробамі, што і чалавек. Яны лёгка захворваюць на туберкулёз (сухоты), у іх павышаецца тэмпература, з'яўляеца кашаль, выдзяляеца макрата. Словам, хвароба ў іх працякае зусім, як у чалавека.

Малпы вельмі цікаўныя і кемлівыя, хутка пераймаюць звычкі людзей, лёгка навучаюцца піць з кубка, есці з дапамогаю лыжкі, відэльца, нажа. Ахвотна карыстаюцца палкамі, каб выкапваць з зямлі ядомыя карэні і іншыя прадметы. У малпаў добрая памяць. Яны могуць радавацца, смяяцца, яны гаруюць і плачуць.

Калісці, вельмі даўно, больш мільёна год назад, жылі чалавекападобныя малпы, абы якіх даведаліся па шкілетах, выкапаных з зямлі. Вось ад гэтых старожытнейшых малпаў па адной лініі паходзяць людзі, па другой—чалавекападобныя малпы, што жывуць у наш час.

Могуць спытаць: чаму ні адна з сучасных малпаў не перараджаецца ў чалавека? Справа ў тым, што ў шымпанзе, аранга, гарылы так пабудавана цела, што ператварэнне іх у чалавека стала немагчымым. Навука паказала вялікое падабенства чалавека да жывёлы і даказала паходжанне яго ад жывёлін. Але трэба было яшчэ растлумачыць, якім чынам чалавек адзіліўся і ўзвысіўся над усёй астатнай жывёлай. Гэтае пытанне вырашыў вялікі вучоны Энгельс. Ён паказаў, што ператварэнне малпы ў чалавека адбылося дзікуючы працы. Даўно, даўно, шмат мільёнаў год назад, калі клімат быў цеплы, зямля была пакрыта старажытнымі лясамі, у якіх жыла асобая парода чалавекападобных малпаў. Стады гэтых малпаў вандравалі па лесе, лазілі па дрэвах, будавалі сабе на дрэвах гнёзды, зрывалі плады, выкапвалі ядомыя карэні з зямлі. Для ўсяго гэтага яны карысталіся рукамі; руки іх добра развіваліся. Клімат мяняўся, наступіла паходжанне, лісы парадзелі. Малпам усё часцей і часцей прыходзілася спускацца з дрэў на зямлю, выходзіць у пошуках яды на адкрытыя месцы. Ім прыходзілася апрацца на заднія канечнасці, каб бачыць далёка ўперадзе, даславаць плады, якія высока вісілі. Такім чынам яны нарэшце началі хадзіць на двух ногах, без дапамогі рук. Рука стала свободнай. Гэта быў першы крок да пераходу ад малпы да чалавека. Цяпер малпы для збівання пладоў з дрэва, для абароны ад ворагаў маглі лёгка карыстацца каменем і палкамі, якія трапляліся ім пад руку. Яны заўважылі, што вострыя

палкі і камні лепши прыдатны для здзяйснення варэння, а цяжкімі добра разбіваць арехі, абараніцца ад ворагаў. Малпы спачатку выбіралі найбольш зручныя прылады, а пазней началі абабіваць каменні, завастраць палкі. Так навучыліся яны з дапамогай працы вырабляць прылады. З таго часу, калі наш продак пачаў вырабляць самыя нямудрыя, простыя прылады, ён перастаў быць жывёлай. Навучыўшыся вырабляць самыя простыя прылады, першы чалавек пачаў забіваць жывёлу, лавіць рыбу, перайшоў да харчавання не толькі раслінамі, але і мясам. Дзякуючы мясной ежы пачаў больш развівацца мозг.

Малпы—нашы продкі — жылі стадамі. Гэта палягчала ім здабыванне яды, дапамагала абараніцца ад страшных звяроў, выклікала неабходнасць штосьці сказаць адзін другому. Дзякуючы мясной ежы развіваўся не толькі мозг, але і іншыя органы, напрыклад горла, і людзі навучыліся гаварыць. Паліванне дазволіла людзям апранацца ў звярыныя скуры.

Ужыванне і выраб прылад, уменне апранацца ў скуры, нарэшце, адкрыццё агня — усё гэта дапамагло чалавеку жыць у розных кліматах, расселіцца па ўсёй зямлі. Паступова паявіўся падзел працы. Адны палявали, другія збиралі расліны, трэція ахоўвалі стойбішчы. Такім чынам пад уздзеяннем працы адбылося ачалавечанне малпы. Вось чаму Энгельс з поўным правам гаварыў: «Праца стварыла чалавека».

За апошні час вучоным удалось знайсці ў зямлі цэлы рад шкілетаў продкаў сучасных людзей. Гэтыя знаходкі называюцца выкапнямі і паказваюць шлях, які прыйшоў чалавек у сваім развіцці. Выкапні гаворяць аб тым, што першыя людзі былі значна больш падобны на малпу, чым на чалавека.

Вывучэнне гісторыі зямлі паказвае, што ўзрост чалавецтва налічвае каля мільёна год. Сучасны чалавек паявіўся прыблізна 50.000 год назад.

Навука даказала нам, што нічога бажэственнага ў паходжанні чалавека няма.

Вывучаючы гісторыю навукі аб паходжанні чалавека, мы бачым, што вакол яе заўсёды кіпела ідэалагічная барацьба. Навука аб паходжанні чалавека ішла праз вогнішчы і трупы.

Рэлігія заўсёды з'яўлялася органам буржуазнай рэакцыі, абаронцай эксплаатацыі і адурманьвання народных мас, падтрымліваючы закаранеласць і забабоны ў пытанні аб паходжанні чалавека.

У народным дэмакратычным рэволюцыйным руху царква бачыла свайго злейшага ворага і таму заўсёды ўступала ў салоз з усялякімі рэакцыйнымі сіламі, мэтай якіх з'яўлялася барацьба супроты дэмакратыі і сцяялізма. Вось чаму рэлігія падтрымлівала і падтрымлівае фашызм.

Але сапраўдная навука не пакідае месца для невуціх уяўленняў аб паходжанні чалавека. Яна паказвае, што сапраўдным творцам чалавека была праца, якая прывядзе да комунізма—залатога века чалавецтва. За гэта змагаюцца народы СССР і ўсе перадавыя людзі сучаснасці.

Яўгенія СТАНКЕВІЧ,

кандыдат медыцынскіх навук. Сапраўдны член Таварыства па распавяджванню палітычных і навуковых ведаў БССР.

## Як навучыцца вышываць на швейнай машыне


Вышываць можна пры дапамозе нажной, толькі цэнтральна-шпульная машыны.

Пяльцы трэба мець круглыя, матэрюю для вышыўкі нацягваць туго, і рабіць гэта трэба так: пакласці на стол вялікі круг пяльцаў, на яго пакласці матэрюю рысункам уверх, затым укладці меншы круг (пры ручной вышыўцы гэта робіцца наадварот, гэта значыць вялікі круг пяльцаў накладваецца на маленкі).

Цяпер трэба прыгатаваць машыну да вышыўкі. Для гэтага трэба зняць лапку, затым выняць грабёнку, якая падае матэрюю з-пад лапкі. Выняць яе так: адварнуць правую пласцінку, якая знаходзіцца пад лапкай, і вывернуць два вінцікі, якія прытрымліваюць грабёнку, зняць грабёнку, а знятую пласцінку паставіць назад на сваё месца. Такім чынам, да вышыўкі ўсё гатова.

Вышываць можна ніткамі любой таўшчыні, але вышыўка выходзіць лепш, калі на шпульцы мець ніткі № 80, а зверху паставіць мулінэ (ленінградскае) у адну нітку—каляровае ці белае, па жаданню або ў залежнасці ад рысунка.

Пяльцы з нацягнутай матэрыяй падвядзіце пад іголку, адпусціце рычажок лапкі: інакш ніткі не будуть зацягвацца, і атрымаюцца петлі.



Адпусціце іголку ў рысунак, дастыце ніжнюю нітку і вазьміце абодва канцы ніткі ў левую руку.

Для вышыўкі стылем рышэлье для пачатку возьмем, прыкладна, такі зусім просты рысунак (гл. рысунак).

Перш за ўсё прашыйце кругом па лініі рысунка, потым нажніцамі выражце сярэдзіну.

Цяпер іголкай машыны рабіце брыды, гэта значыць ніці, якія звязаюць вышыўку па выразу. Для гэтага іголку апусціце два разы ў край (каб матэрюя не высыпалася) і пераводзіце іголку з верхняй і ніжній ніткамі да другога краю, і так да таго часу, пакуль не звязаце брыдамі выразы данага рысунка.

Як толькі брыды гатовы, аблётвайце выразаныя краі рысунка. Робіцца гэта так: левай рукой трymайце пяльцы, накіруйвайце матэрюю пад іголку, правай рукой прытarmажвайце верхняе кола, каб яно ішло павальней, і падавайце іголку ўдоўж краю рысунка.

У той-же час працуйце ногамі на машынай педалі (праножкы). Каб рука не стамлялася, правы локаць апусціце на стол машыны і прытрымлівайце кола толькі пальцамі.

Пазней, калі навучыцесь добра націруйваць іголку ў рысунак, будзеце прыводзіць у рух машыну і рэгуляваць яе ход у адпаведнасці з патрэбай толькі ногамі, а рукі будуць вольныя. Тады работа пойдзе вельмі хутка.

На машыне можна выконваць любыя рысункі. Машынныя вышыўкі вельмі тонкія і зgrabныя.

### Парады кансультанта-касметолага

## Як даглядаць за валасамі

У доглядзе за валасамі трэба памятаць асноўнае: галаву неабходна рэгулярна мыць, каб валасы ачышчаліся ад пылу і скурнага тлушчу. Нельга забываць і пра грэбні, іх трэба прамываць не радзей аднаго разу ў тыдзень.

Гаварыць аб нейкіх агульных для ўсіх жанчын правілах догляду за валасамі немагчыма, бо калі ў адных скура галавы бывае празмерна сухой, то ў другіх, наадварот,—празмерна тлустай. У кожным выпадку сачыць за валасамі трэба па-рознаму. У гэтай гутарцы мы раскажам, як даглядаць за валасамі пры нармальнай скуры.

Мыць галаву трэба гарачай вадой (40—42 градусы) раз у тыдзень лазневым або туалетным мылам. Гарачая вада добра ачышчае скuru і палипшае кровезварот. Яна гавінна быць мяккай, таму вельмі рэкамендуюцца ўжываць гатаованую, дажджавую або талу ваду. Жорсткую ваду, якою звычайна бывае калодзежная вада, вельмі лёгка змякчыць, дадаўши ў яе на літр палавіну чайнай лыжкі піццявой соды або лыжку буры.

Як мыць галаву?

Перш за ўсё трэба старанна змачыць валасы чыстай гарачай вадой, а затым прамываць мыльнай пенай, якую ўзбісь у тазе з невялікай колькасцю гарачай вады. Намыльваць галаву не менш двух-трох раз і кожны раз добра змываць мыльнью пену гарачай чистай вадой. Асабліва старанна трэба прамыць галаву ў апошні раз, потым працерці валасы і расчасаць іх. Заплятаць мокрыя валасы ў косы, звязваць іх касынкай або ручніком не трэба. Найлепш сохнуць валасы распушчаныя.

Дарэмана многія жанчыны думаюць, што прычоска не ўпłyвае на рост валасоў. Мноства шпілек і заколак, ту-

га зацягнутыя або закручаныя валасы парушаюць нармальнае жыўленне скуры галавы і садзейнічаюць іх выпаданню. Нядобра таксама ўзбіваць валасы: яны вельмі блытаюцца і могуць лёгка рвачца пры расчосаванні.

Расчосваць зблытаўшыя валасы трэба асцярожна, раздзяліўшы іх на пасмы і пачынаючи ад канцоў і толькі па меры расчосавання падымаючи грэбнем уверх.

Вельмі псуе валасы гарачая завіўка. Самае бясшкоднае—закручваць наан-пасмы злёгку вільготных валос на мяккія шматочкі або паперкі. Бігудзі вельмі ірвуць валасы.

Для росту і ўмацавання валасоў вельмі рэкамендуюцца наступныя рацэпты, які ўжываюць перад мыщём галавы.

Нацерці сырую цыбулю на тарцы. Узяць сталовую лыжку гэтай кашыцы, змяшапь з адной чайнай лыжкай кастравага масла і чайнай лыжкай гарэлкі. Гэтую масу ўцерці ў скuru галавы па праборах. Загарнуць галаву паперай або газетай, складзенай у выглядзе касынкі вуглом, потым абкруціць ручніком. Праз дзве гадзіны зняць ручнік, паперу і вымыць галаву.

Вельмі рэкамендуюцца таксама за два-тры дні да мыціць ўцерці ў скuru галавы сок сырой цыбуліны. Сок цыбулі вельмі карысны, ён садзейнічае росту валасоў. Для гэтага разразаюць цыбуліну і націраюць ёю скuru галавы па праборах.

Аб тым, як даглядаць за валасамі пры тлустай скуры і як змагацца з перхашю і зудам, раскажам у наступнай нашай гутарцы.

М. ФЕДАРОУСКАЯ,  
кансультант-касметолаг.

Рэдакцыйная камітэта: А. П. УС (адказны рэдактар), А. І. ФЕДАСЮК, А. Н. ЗАХАРАВА, В. І. ФІЛІПАВА,  
К. А. АБУШЭНКА, Г. Л. ДАЗОРЦАВА.

Журнал «Работница и крестьянка» на беларускім языке. Издание ЦК КП(б)Б.

Адрес рэдакцыі: Мінск, вул. Пушкіна 55, пакой 23.  
АТ 01827. Тыраж 10.000. Падпісаны да друку 27/II-50 г.

Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4.  
Заказ № 84.

Выдавецства ЦК КП(б)Б.

Мінск, друкарня імя Сталіна, вул. Пушкіна 55.



1. Плаще з крэп-сатэнц з поўдоўгім рукавом, падкроеным разам з ліфам і спінкай і злёгку расклешанай спадніцай. На плячах і ўнізе на рукавах застрочаны складкі. Каўнерык, які канчаецца бантам, устроены з крэп-сатэнц на бліскучы бок. Перад плаця аздоблены ўстроенымі бліскучымі палоскамі.

2. Дзіцяча паліто, аздоблене вышыўкай.

3. Плаще з фай-дэшыну. Ліф адразны, прылеглай формы, з засцежкай у цэнтры пераду. Спадніца сабрана па таліі. Каўнерык і манжеты з белага лёгкага шоўку.

4. Блузка з крэп-жаржету. Да адкладнога каўнерыка і манжэт прышываецца валан, аздоблены машынай вышыўкай пад гіпюр.

5. Плаще з шарсцяной тканіны. Бакі плаця па таліі сабраны на гумку; у падоўжаную пярэднюю частку ліфа ўстроены пояс, які завязваецца ззаду. На ліфе, ад плечавой какеткі, выкраенай разам з верхнай часткай рукава, настрочаны буфы. Пярэдняя частка спадніцы сабрана ўверсе. Перад ліфа, гарлавіна, рукавы і рэльефы спінкі аздоблены каляровым кантам і лёгкай вышыўкай.

6. Касцюм з шарсцяной тканіны. Жакет—аднабортны.

7. Двухбортнае паліто з засцежкай на два гузікі. Полачкі ад таліі з унутраным рэльефам, у які ўточніваецца пояс. Кішэні—праразныя, у рамку, зашпільваючыя на гузікі. На спінцы—сустэрнная, широка аздобленая складка і вытачки.

Міністэрства харчовай прамысловасці СССР  
Галоўнарфумер

**Купляйце адэкалон  
КУРОРТНЫ**

Міністэрства харчовай прамыловасці СССР  
Галоўнарфумер

**ВАДКІ КРЭМ  
“ЭТАРН”<sup>®</sup>**  
ПРЫМЯНЯЕЦЦА ДЛЯ ЗМЯКЧЭННЯ СУХОЙ СКУРЫ

Міністэрства харчовай прамыловасці СССР  
ЯК СРОДАК  
АД ВЯСНУШАК

**Купляйце кремы**

**“МЕТАМАРФОЗА”,  
“КРАСАТА”  
і “ЧЫСТАЦЕЛ”**

Міністэрства харчовай прамыловасці СССР  
Галоўнарфумер

**Макі**  
Духі і  
адэкалон

ОФІЦІЯЛЬНАЯ  
КАМПАНІЯ  
БАРУСІЯ

Редакция журнала КОМПАНИЯ

Цена 1 руб. 50 коп.

